

ЗВ'ЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б) Б, ЦВК і СНК БССР

№ 296 (5970)

24 снежня 1937 г., пятніца

ЦЕНА 10 КАП.

СЛАЎНАЕ ДВАЦЦАЦГОДДЗЕ БРАЦКАЙ СОВЕЦКАЙ УКРАЇНЫ

Сьнядаючы 20-годдзе са дня
стварэння Украінскай Савецкай Соцыялі-
стычнай рэспублікі.

Україна да Вялікай Кастрычніцкай со-
цыялістычнай рэвалюцыі з'яўлялася аб'ек-
там самай жорсткай эксплуатацыі не толь-
кі «отечественной» буржуазіі, памешчыкаў і
капіталістаў, але і жорстка, па-зверску
эксплуатавала імперыялістычныя захадныя краі-
ны, зыкчырыстоўваючы для незвычайна про-
мысловыя багатствы. Яны будавалі свае фабры-
кі, заводы, шахты на коштах рабочых і
сялян, багата эксплуатавалі і вымаквалі
іх кроў. На поўні і крыні Украінскага
народа, які і народаў іншых нацыяналь-
насьцей, імперыялісты нажывалі нязвычайна
баршчы. Таму асабліва была моцная ахва-
та імямі вяншніцаў расійскага і суецкага
імперыялізма супроць украінскага народа,
калі ён у Вялікую Кастрычніцкую соцыялі-
стычную рэвалюцыю пад кіраўніцтвам
партыі Леніна—Сталіна пры дапамозе руска-
га пролетарыята пераўладчыў капіталі-
зм і назаўсёды знішчыў прыгнёчэнне,
натуральнасць, назаўсёды ачынуў са сваіх
плеч імперыялістычныя эксплуатацыйныя і
змяска падняў абшчыні ў крыві сьняг савец-
кай улады і дэмакратыі пролетарыята.

Таму грамадзянская вайна на Украіне
была самай жорсткай і лютой. Імперыялізм
як расійскі, так і замежны не жадаў ад-
даль набыццём а Украінскага народа.

Пачынаючы нямецка-аўстрыйскія акупа-
цыі, дэсанты імперыялістаў Францыі, Англі-
і, арміі беларуска і іх праца-
вых сабоек, петлюраўскія гаймакшчы, бе-
лавардзійская «сраб-армія» Давенкіна і
Врангеля, чорная зброя махноўцаў, гры-
гор'еўцаў, тошчэйна і іншых сабоек —
усе імкнуліся зноў падзець армію на аста-
ваўшых украінскіх народ. Інтэрвенты хачелі
прымусяць рабочых і сялян Украіны зноў
паўсці ў кабалу імперыялізма. Не вышлі!
Пролетары Украіны пад кіраўніцтвам боль-
шэвіцкай партыі Леніна—Сталіна, пры
вядзеньні дапамогі рускага рабочага класа
вышвырнулі з сваёй палітай і крыві
всё зямлі ўсіх інтэрвентаў, эксплуатацый-
цаў і каляў.

Вялікія праватры народы Леніна і
Сталіна, не пакідаючы сваіх сіл, асабліва,
націкнулі украінскі народ, вышлі яго, як
траба змагацца за сваю незалежнасць, за
свае радзіннае жыццё. Яны ўсё сваю м'я-
расць і жалезную волю да перамогі аддалі
асвабоджэнню украінскага народа. Пад іх
мудрым, бясстрашным кіраўніцтвам украін-
скі народ, які і ўсе народы блізкай пар-
скай Расіі, назаўсёды сцінуў гнёць капіта-
лізма і абдымаў у псеону, брацкую
самую шчаслівую, савецкую роўнасць.

Мудрае сталінскае нацыянальнае па-
літыка забяспечыла і дала поўную мац-
насць украінскаму народу будаваць сваю
дзяржаўнасць, развіваць сваю культуру,
нацыянальнае па форме, соцыялістычную
па змесце.

У мінулым прыгнёчэння, жабрацкае, ад-
сталася Украіна пашым цветом расквіт-
нела і ўмацавалася. Яна стала магутнай
індустрыяльна-каляснай рэспублікай. Бу-
даль, жалезная руда і іншыя выкапні,
хімія, машынабудаванне, металургія і
электрыфікацыя са сваім гігантам — го-
нарна і слава Ідэяўскага, Нова-Краматор-
скага і Стаўпінскага, Запарожжэскага,
Макеёўскага металургічнага заводу і Яўра-
Харкаўскага трактарнага заводу імя Орджані-
дзе, Кірыўскага заводу і рад іншых набу-
дзаваны і рэканструаваны ў гоны сталін-
скіх пяцігодкаў.

Савецкі Давес дабывае вугалю ў
тры разы больш, чым стары дравокоўны
Давес. Вырас і рабочы клас Украіны.
Калі ў 1913 годзе ў буйнай прамысловасці
было 642 тысячы рабочых, то ў пачатку
1937 года — 1.530 тыс. рабочых. На-
хадзіцца расце і заробатная плата. За год
ў год, з месця ў месць павышаецца да-
брабыт рабочага класа.

Калектывізацыя сельскай гаспадаркі ў
корні змяніла украінскую вёску. 35 міль-
янаў гектараў зямлі атрымалі калгасні-
цкія бясспална і навенча. 80 тысяч з лі-
шнім трактараў тушуць на пладаронных
калясных і сабясенных палях. 21 тысяч
камбайнаў убарожу багатыя ўраджаі, ты-
сячы аграномы, тэхнікі, палітвуаў, ты-
сячы дапамагаюць украінскім калгасні-
кам атрымаць пладаронную зямлю.

У мінулым пемнае украінскае село
зазвала мільёнамі электрычных лампачак
Ільіча. Тысячы школ, бальніц, клубоў, те-
атраў, дзіцячых дамоў, бібліятэк упрыго-
жваюць украінскае село. Заможным, вясё-
лым і культурным жыццём жыве украін-
скі калгаснік.

Выдатных людзей — героіў прамысло-

вадзі, земляробства, транспарта, навукі,
аароны вырасціла і выхавала Савецкая
Соцыялістычная Украіна. Хто не ведае
выдатнае імя Ізотава, Стаханова, сталена-
ра Макара Мазыя, Марыі Дзючынка, ма-
шыніста Петра Крыжаноса, вялікага пе-
ратваральніка, рэвалюцыянера сельскай
гаспадаркі Ільсена, выдатнай лётчыцы
Паліны Осенка і рад іншых сабоек і
тысяч слаўных імен, сямю і дочак со-
вецкай Украіны, якія сваімі выдатнымі
справамі завывалі відомасць па ўсёй
Савецкай Саюзе.

Велікі поспехі украінскай куль-
туры, нацыянальнай па форме і соцыялі-
стычнай па змесце. За гоны савецкай ула-
ды выраста і выхавалася Украінская ін-
тэлігенцыя. Дзсяткі тысяч інжынераў,
настаўнікаў, урачоў, прафесараў, каман-
дзіраў Чырвонай Арміі, якія з гонарам на-
зываюць сябе выхаванцамі савецкай укра-
інскай культуры, той культуры, аб якой
ў турме народаў парскай Расіі Украінцам
забаранялася нават і марыць. Літаратура,
тэатр, музыка, жывапіс, кіно, сцёны гэта-
з тэатрам, налічваючы дзсяткі тысяч
эксцыпцый, разгорнуліся як ніколі ў гі-
сторыі украінскага народа.

З вялікай радасцю і гонарам агляда-
ецца сьнядаючы украінскі народ на свой
прайшоўшы шлях, на 20 год упартай ба-
рацьбы і упартай працы. Больш пера-
шодна знесена, колькі вяронасцей узятая,
колькі знішчана ворагаў!

Праўда, вораг яшчэ не склаў сваёй
зброі, ён яшчэ ўсё марыць вырнуць сабе
шляхам вайны квітнечы талі Украіны,
захапіць яе магутнейшую соцыялістычну-
ю індустрыю, зрабіць Украіну сваёй ка-
лоніяй. Яны засылаюць у Савецкую Укра-
іну сваіх фашысцкіх шпіёнаў, звырсан-
цаў, школьнікаў, трапіска-бухарыцкіх
тэарыстаў, але ўсе іх імкненні, усё іх
жаданні асуджаны на параз. Украінскі
народ, які і ўсе народы вялікага Савецка-
га Саюза, пільна ахоўваюцца вялікім
Сталіным, які папярэджае аб небяспе-
чцы як зноўку, так і знутры, навуцае на-
роды распазнаваць ворага, быць да яго
пільным.

З радасцю і энтузіязмам сустраці і
прымаў працоўныя Украіны найвышэйшы
дакумент у гісторыі чалавечства—Сталін-
скае Канстытуцыю, харыю праўю са-
бодных савецкіх народаў. Аналізуна, ак-
тыўна, радасна савецкія выбарчыкі
Украіны ўсе, як адны чалавек, галасавалі
за канстытута, выстаўлены сталін-
скім народным блокам комуністаў і бес-
партыйных.

Галасаванне Украіны, які і ўсяго Со-
вецкага Саюза, паказала ўсёму свету, як
ціпляць мільёны масы соцыялістычнай
краіны свай траматскі лад, як любяць
яны сваю радзіму, як адны і ўзлячкі
яны вялікаму другу украінскага народа
таварышу Сталіну.

Украінская Савецкая Соцыялістычная
Рэспубліка, які і Савецкая Беларусь, —
пераданы фарпост на захадных граніцах
Савецкага Саюза. Нашу граніцу ахоў-
ваюць слаўныя паранічкі, яна зако-
вана ў жалеза-бетон і моцна закрыта на
замок. Украінскі народ, які і беларускі
народ, разам са сваёй Рабоча-Сялянскай
Чырвонай Арміяй стаіць на варце свайго
шчасця, свайго радзіннага жыцця. Яна
апыраецца і ўпэчце разаб'е ворага, калі ён
памере перахрынуць рубіжы Соцыялістыч-
най Радзімы.

20-гадовы юбілей Савецкай Украіны—
гэта ўрачыстасць мудрасці, педэрасці,
геніяльнага кіраўніцтва вернага друга
украінскага народа, настаўніка і пра-
вадчы ўсіх народаў СССР, працоўных і
прыгнёчаных усёго свету — таварыша
Сталіна.

У дзень свайго 20-годдзя Украінскі
народ яшчэ і яшчэ раз прадамаструе
сваю адданасць і бязмежную любоў та-
му, хто даў украінскаму народу шчасце і
радасць жыць і працаваць—вялікаму,
роднаму Сталіну, вялікай партыі Леніна—
Сталіна, вялікаму рускаму рабоча-
му класу.

У дзень слаўнага 20-годдзя Савецкай
Украіны беларускі народ шле украінскаму
народу сваё паддае, брацкае, большвн-
нае прывітненне і жадае яму яшчэ позыж
і новых поспехаў у яго творчай і плённай
работе.

Нахай жыве гераінам украінскі народ!
Нахай жыве наш родны, усімі любімы
дарагі праватры і настаўнік таварыш
Сталін!

СВЯТНАВАННЕ СЛАЎНАГА ДВАЦЦАЦГОДДЗЯ УССР

БЕЛ. (Ад нашых аспікураў). Учора ва
ўрачыстай абстаноўцы ў памышанай
Дзяржаўнага тэатра оперы і балета ад-
былося ўрачыстае паслядзеньне пленума
Кіеўскага гарасвета з уагласам прадстаўні-
коў партыйных, прафсаюзнах, савецкіх і
грамадскіх арганізацый, прысвечанае слаў-
наму 20-годдзю савецкай улады на Укра-
іне. Сюды сабраліся лепшыя людзі сталі-
ны, госці брацкіх рэспублік, прадстаўнікі
вайсковых часцей. Пленум адкрыў тав.
Пашко. У прадмышлі вымаранага тавары-
шы Касіора, Петрускі, Лешчэўскі, Буту-
шанка, Фельдэ, Марчак, Сухаміна, Вага-
молен, Каршчук, Гусятнічэў і інш.

Пад бурныя воплескі і поўны захва-
лення асаці вырасціла гонарны прад-
мышлі. Зала прышлі бурнай авашчэй у
говар таварыша Сталіна і яго верхніх са-
ратнікаў—членаў Палітбюро ЦК ВКП(б).

ДВАЦЦАЦГОДДЗЯ УССР

З дакладам аб 20-годдзі Савецкай
Украіны выступіў наменскі старшыні СНК
УССР тав. Марчак.

Пад бурны, доўга немаўлачым алды-
менты і прыгнітаным воклічам ўдзель-
ніц пленума прыняў тэст прыгнітаным
тэатрам таварышу Сталіну, таварышам
Молатаву, Варашчылаву, Багановічу, Чу-
бурі і Касіору.

Пасля ўрачыстай часткі ўдзельнікі пле-
нума праслухалі оперу «Ціхі Доў».

Лічучы украінскі народ, святкуючы
сваёй слаўны юбілей, жыве адзінымі па-
чуніцамі з усімі народамі СССР—пацуні-
цы бязмежнай любі і адданасці большвн-
кай партыі, вялікаму праватры народаў
таварышу Сталіну, пацуніцамі радасці і
говару за велізарнай перамогі нашай
працоўнай квітнечы радзімы.

ИНСТИТУТ СОВ. СТРАИТ.



Україна з яе багатымі ўжо даўно з'яўляецца аб'ектам імперыялістычнай эксплуатацыі.

Да рэвалюцыі Украіну эксплуатавалі імперыялісты Захада, так сказаць, цішком, без «ваенных апераций». Арганізаваўшы на Украіне велізарнейшыя прадпрыемствы (па вугалю, металау і т. д.) і забраўшы ў свае рукі большасць акцый, імперыялісты Францыі, Бельгіі і Англіі высасалі сокі з украінскага народа ў парадку легальным, «законам», без шуму. Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі карціна змянілася. Кастрычніцкая рэвалюцыя, параўнаўшы ніці імперыялізма і абшчыні зямлі і прадпрыемствы здыбкам украінскага народа, адняла ў імперыялістаў магчымасць «звычайнай», «бяспышняй» эксплуатацыі. Тым самым імперыялізм быў выгнан з Украіны.

Але імперыялізм не хацеў уступіць, ён ні за што не хацеў мірнае з новым становішчам. Адсюль «неабходнасць» гвалтоўнага заняволення Украіны, «неабходнасць» яе акупацыі.

Аўстра-германскія імперыялісты былі першымі, якія пайшлі на акупацыю Украіны. «Рада» і «гетманства» з іх «самастыйнасцю» былі толькі пацэй, шырмай, зручна прыкрываючай гэтую акупацыю, знешне «санкцыянуючай» эксплуатацыю Украіны аўстра-германскімі імперыялістамі.

Безадзель ўжыванні і іспытанні, перактыкі Украінчай за час аўстра-германскай акупацыі, разбурэнне рабочых і сялянскіх арганізацый, поўнае разбурэнне прамысловай і тэатрычнай справы, шпёбніцы і расстралы — каму невядомы гэтыя звычайныя карціны «самастыйнасці» Украіны пад эгідай імперыялістаў Захада.

Але разгром аўстра-германскага імперыялізма і перамога германскай рэвалюцыі змянілі становішча Украіны ў корні. Адкрыўся шлях вызвалення працоўнай Украіны ад армі імперыялізма. Разароўні і прыгнёчэнню Украіны прыходзіць канец. Разгарнуўшыся на Украіне рэвалюцыяны пажар змяне апошнія астаткі імперыялізма з іх «нацыянальнымі» прымычкамі. Унікшы на хвалы рэвалюцыі «Часовы рабоча-сялянскі ўрад Украіны» будзе наладж-

ваць вышэй за ўсе астатні інтарэсы, сваіх кіраў, зямельны інтарэсы буйных і больш дробных землеўладальнікаў, заводчыкаў, фабрыкантаў. Таму ў імя інтарэсаў памешчыкаў, кулакоў, фабрыкантаў, у імя захавання зямельнай уласнасці і капітала украінскія нацыяналісты гатовы былі ўвабці ў саюз хадзі-б з самым чортам, каб толькі пакінуць за сабой уладу, свае майнткі і прадпрыемствы і права эксплуатацыі рабочых і сялян.

Восць чым была нацыянальнае ўлада Петлюры, гетмана, якая знаходзілася пад аховай штыкоў нямецкай кайзераўскай арміі. Такія і толькі такія ўлада мгла быць створана і іншымі дробна-буржуазнымі нацыяналістычнымі партыямі, якія выціскалі сваёй паказанай рэвалюцыянальнасцю—баррабастыі, дэмамі асрамі і інш. і тш.

Толькі савецкая ўлада, авернуўшы гнёць капіталістаў і памешчыкаў, прынаўдзя інтэрвентаў і нацыяналістаў усіх колераў, перадаўшы народу зямлі, фабрыкі і заводы, нагоўчыўша назаўсёды з акабіленнем працоўных, упершыню і назаўсёды вызваліла украінскі народ ад нацыянальнага гнёць і матэрыяльнага кабылі і паздала моцную аснову для поўнай ліквідацыі былога каланіяльнага становішча Украіны і яе культурнай адсталасці.

На працягу 20 год упартай барацьбы на фронце соцыялістычнага будаўніцтва комуністичная партыя сваю праграму насьцядоўнага правядзення леміска-сталінскай нацыянальнай палітыкі поўнасьцю правяла ў жыццё. Зніклі апошнія рэшткі, нагадаючы аб ранейшым нацыянальным прыгнёчэнню Украіны, зніклі рэшткі яе былой культурнай адсталасці. Вытворчыя сілы Украінскай Савецкай Рэспублікі атрымалі велізарнае і поўнае развіццё, з разам з гэтым стала насьцігна нацяпашацца і матэрыяльнае становішча працоўных.

Раней значная частка народнага даходу, дазваляючага жыць працы і потам, на дзве трэці, калі не больш, ішла ў кішнкі капіталістаў, памешчыкаў, кулакоў. У сучасны момант усё народнае даход, ладзіць працы рабочых і сялян, поўнасьцю ідзе на паліпшэнне становішча саміх працоўных і на карысць дзяржавы працоўных.

За гоны савецкай улады на Украіне пабудаваны новыя велізарныя прадпрыемствы — фабрыкі, заводы і шахты. Калі характэрным для ўсёй каланіяльнай і поўкаліяльнай краіны з'яўлялася развіццё ў ёй, галоўным чынам, сярэвннскіх галін прамысловасці, то на Украіне за 20 год савецкай улады пабудаваны велізарныя прадпрыемствы апрацоўваючай прамысловасці, у першую чаргу машынабудаванчай, прамысловасці найбольш складанай, патрабуючай найбольш кваліфікаванай працы і машын. На Украіне за гэты час выраста магутная энергетычная база народнай гаспадаркі ў выслае вялікай сеткі буйнншых электрастанцый, гадоўнай і пайшай з якіх з'яўляцца пабудаваная на Дняпры электрастанцыя імя Леніна.

Савецкая ўлада перабудавала закана і старыя прадпрыемствы Украіны. Гэтыя прадпрыемствы перабудаваны новым тэхнікам і значна расшыраны. У 1936 годзе вылавя прадпрыемствы ўсёй буйнай прамысловасці Украіны ў 7 разоў перавышала ўсё вылавя прадпрыемствы прамысловасці зааановага часу. Адна толькі прадпрыемствы машынабудаванчай прамысловасці ў 1936 годзе ў 29 разоў перавышала вытворчасць гэтай-жа галіны прамысловасці ў 1913 годзе. Колькасць вырабляемай электраэнергіі на тэрыторыі Украіны павысілася ў паравнані з 1913 годам у 20 разоў. Машынабудаванчая прамысловасць у 1913 годзе займала ўсёго 6 проц. прадпрыемствы ўсёй буйнай прамысловасці, а ў 1936 годзе яна займала ўжо больш 25 проц. прадпрыемствы ўсёй буйнай прамысловасці Украіны.

Машынабудаванчая прамысловасць, абслугоўваючая сельскую гаспадарку, сельскагаспадарчае машынабудаванчытва, якое з'яўляецца таксама вельмі істотнай часткай прамысловасці, забяспечваючай параўнальна сельскай гаспадарцы, атрымала на Украіне велізарнае развіццё. Дастаткова ўспомніць пабудову Харкаўскага трактарнага заводу, заводу камбайнаў у Запарожжэ, пераабудаванне і рэканструкцыю гэтага буйнншых прадпрыемстваў сельскагаспадарчага машынабудаванчытва — Харкаўскага заводу «Серп і молот» і Кірыўскага заводу «Красная зезда».

Разам з бурным ростам будаўніцтва прамысловасці рос і лік рабочых да Укра-

УКРАЇНА ВЫЗВАЛЯЕЦА

ваць новае жыццё на пачатках панавання рабочых і сялян Украіны. «Маніфест» украінскага савецкага ўрада, які вяртае сялянам памешчыцкія зямлі, рабочым — фабрыкі і заводы, усім працоўным і эксплуатаемым — поўную свабоду, — гэты гістарычны «маніфест» праіясцеца громам на страх ворагам Украіны, прагучыць благодатным каляжольным званам на радасць і ўдзяненне прыгнёчаным сынам Украіны.

Але барацьба яшчэ не скончана, перамога яшчэ не забяспечана. Спраўд-
ная барацьба на Украіне толькі пачалася.

У той час, як нямецкі імперыялізм дажывае апошнія дні, а «гетманства» перажывае апошнія сударогі, англа-французскі імперыялізм сканцэнтраванае войскі і рыхтуе дэсант у Крым да акупацыі Украіны. Іны, англа-французскія імперыялісты, хочучь заняць цыпер вантаннае месца акупацый Украіны. Разам з тым, успынае на паверхню «Украінскае дыктарыя» на чале з аван-
турстам Петлюрам, з лозунгам старой «самастыйнасці» на «новы» лад, —
новая, больш зручная, чым «гетманства», шырма для новай «англа-француз-
скай» акупацыі Украіны!

Спраўдная барацьба на Украіне яшчэ наперадзе.
Мы не сумняваемся, што Украінскі савецкі ўрад зноўе даць належны ад-
пор новым вяршаным гасдам — прыгнітанікам з Англіі і Францыі.
Мы не сумняваемся, што украінскі савецкі ўрад зноўе вырнуць реакцый-
ную ролю шукальнікаў прыгод з лагера Вінічанка—Петлюры, якія воляна ці
наволяна падрыхтоўваюць прыход прыгнітанікаў.

Мы не сумняваемся, што украінскі савецкі ўрад зноўе згуртаваць вакол
сабе рабочых і сялян Украіны і з гонарам павядае іх на барацьбу і перамогу.
Мы закілкаем усіх верхніх сыноў Савецкай Украіны прысці на дапамому
маладому савецкаму ўраду Украіны і аблячым яе слаўную барацьбу з ду-
шпёбцамі Украіны!

Україна вызваляецца — спашайцеся да яе на дапамому!

«Жизнь национальностей» № 4, 1 снежня 1918 г.

не украінскага народа, на грабжэ яго ба-
жаны.

Толькі савецкая ўлада забяспечыла ака-
намчы і культурны росквіт савецкай ре-
спублікі свабоднага украінскага народа.
Такія-ж ажыццельныя рэзультаты неаб-
ходна адзначыць і ў будаўніцтве сельскай
гаспадаркі, ва ўздыме дабрабыту сялянскіх
мас. Украіна стала цыпер вярной моцных,
растучых калгасоў. У малюсе мінулае
атрымлі ўспомніны аб старой індывідуаль-
най раздробленай дробнай гаспадарцы, аб
кулацкай кабале, аб рабоце на пала.

Прайшлі часы, калі многія мільёны
украінскага сялянства бемата з-за казак-
ка хлеба ішла ў ваіны да памешчыкаў,
кулакоў або блася нац сваімі кавальскімі
зямлі, каб не памерці з голоду і ўсё-ж
арышчывала жабраць Украіна. Не было
прасвету для беднякі і сярэдня-рельніна,
нямаўска было вярбана ў людзі мільёнам
сялян пры пробнай раздробленай гаспадарцы
і амаль перабітых прыладах вытвор-
часці, пры асутнасці ў адной троді гас-
падарак пята.

Цяпер украінскае вёска пераўтварылася
квітнечыма перамогі і ўмацаваўся калгасны
лад. Сялянства абдымаецца ў каагетам.
Савецкая ўлада пераўтварыла сельскую
гаспадарку Украіны. Раней кожны сялян
вымушаў быць разлічваць толькі на самога
себе, а пераважная большасць беднаты, і
нават сярэдняк, не маглі і марыць аб
тым, каб набыць якую-небудзь больш
раскавалую, а тым больш складаную прыла-
ду, не маглі і марыць аб тым, каб кары-
стацца пастаяннай паратай і дапамозам ага-
ранома ці аэаўтэніка. Савецкая ўлада, усё
сілы якой накіраваны на паліпшэнне ста-
новішча працоўных на дапамому мільёнамі
калгасным масам у іх гаспадарцы, забяспе-
чыла новай калгаснай вёсцы велізарную
колькасць самых павейшых, самых да-
скавалых машын і прылад сельскай гаспа-
даркі. 958 МТС, 65 тысяч трактараў, 21
тысяча камбайнаў, больш 20 тысяч даста-
налых складаных маладзятых і рудавікоў,
не гаворачы ўжо аб дзсятках тысяч спе-
цыяльных зернявых і спецыяльных уса-
кач, плугоў, бурарапаў, ампілаў і розных
іншых машын на апрацоўцы глебы, на
ўборцы і апрацоўцы розных тэхнічных
культуры, працуюць зараз на карысць ка-
лгаснай гаспадаркі.

В. І. Ленін каленні газарыў, што пашы-
ны мільёныны сялянства з нястачы да
новага, светлага, дастатковага жыцця, ма-
чыма толькі прыгнёчэннем у сельскай
гаспадарцы на срамкоўскіх палях сучасных
машын. Толькі гэты ўзнімае практыч-
насць працы сялянства ва многа разоў су-
проць ранейшага і зусім пераўтварыць
жыццё чалавека.

Савецкая ўлада гэты звест, гэты мысль
Владзіміра Ільіча зараз палам і поўнасьцю
прасяла ў жыццё. Гэту велізарную дапа-
могу сельскагаспадарчым машынам і
прыладам савецкай ўлады аказвае калгас-
нае сялянства на ўмовах зусім павыша-
ных і насьцігнаўшых у капіталістычным све-
це. У ствары чам маладзятых у руках кула-
ка, савецка або другая якая-небудзь пры-
лада была прадметам, пры дапамозе якой
эксплуататар выкачываў зь магэ больш
даходу а селяніна, забаваліў яго, прыму-
шаў працаваць на себе.

Зусім іншым пры савецкай уладзе. Ма-
шына, якую дае савецкая ўлада вёсцы, да-
памагае калгасу ўзвыць урадывасць яго
паляў, палешчыць яго жыццё. Усе работы
МТС робяцца ў скорасці, без прадмышлі.
У працягу яшчэ савецкай ўлады адпавя-
дае частку расходаў машына-трактарных ста-
нцый. У працягу да гэтага савецкая дзяржа-
ва атрымае вялікія сродкі на рэспублі-
ку курсы па падрыхтоўцы трактарыстаў, кам-
байнераў, шофераў з асвоўвае калгасні-
каў. Ва украінскай савецкай калгаснай
вёсцы зараз ёсьць больш 200 тысяч абу-
чэнных, навучыўшыхся кіраваць машынай

У ДРУЖНІЙ СЯМІ НАРОДАУ ВЯЛІКАГА СССР

УКРАЇНА — СОВЕЦКАЯ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЯ РЭСПУБЛІКА

(П Р А Ц Я)

шчышкі эканоміі. Ветэрынарны ўрачы на Украіне ў 1910 годзе было вямногім больш 350 чалавек.

А пярэ савецкай дзяржавы абучыла і паставіла на службу калгасаў на Украіне 14.800 аграномаў, 5.500 заахвінікаў, 2.100 ветэрынарных урачоў і 3.000 ветэрынарных фельчароў. Уся армія аграномаў, заахвінікаў, ветэрынараў ацэньваецца за кошт дзяржавы і працуе над паліпашчым ураджайнасці калгасных палёў.

У адрозненні з гэтым і прадуццывасці калгаснай сельскай працы зараз на многа вышэй, чым у індывідуальнай гаспадарцы. Кожы ў стары перыяд час сярэдняй ураджай зернавых культур на Украіне лічыўся 8 і самае вялікае 9 пэнтнераў з гектара, та а апошнія 2—3 гады мы дасягнулі і замацавалі на калгасных палях уравень, які забяспечвае нам ураджай у 11—12 пэнтнераў з гектара.

На аснове ўздыму зернавай гаспадаркі быстрымі крокамі ўзнімаецца жывёлагадоўля. Мы зараз дасягаем і пераганям на ўзроўню і прадуццывасці жывёлагадоўлі даразвольных ўравень. Па такой важнай галіне, як свінгадоўля, ужо перагналі. У даразвольнай часта значная частка жывёлы належала кулакам, у той жа час велізарная колькасць батракоў і ясквай бязнаты аўсім не мела жывёлы. Пярэ год уся жывёла калгасная і калгаснікаў. У 1938 годзе на Украіне ўжо не астанецца гаспадаркі калгасніка, якая не мела-б узласнай каровы, пелькі або сяміні.

Расце даходнасць калгасаў. Вялікае значэнне ў росце грашовай даходнасці калгасаў набылі тэхнічны культуры—буракі, лён, баваўна, яны, з'яўляючыся дасягнутымі высокім ураджам забяспечваюць німамы грашовай даход.

Зараз кожны калгаснік бачыць і разуме, што дабрабыт яго сямі залежыць выключна ад яго ўласнай працы, працы яго таварышаў—калгаснікаў. Няма ніякіх пераходна да таго, каб павышаць ураджайнасць, павышаць прадуццывасць жывёлы, паліпашчы і паліпашчы свае даходы, забяспечваючы сабе такім чынам аможнае, культурнае жыццё. Няма больш мірадаў, якія вырываў і бязнаты і бясчынны значную долю іх пажкай працы. Не прыходзіцца пярэ плаціць бясчынныя прапанты на нямомых, не прыходзіцца расплачвацца за даўгі ў кулака і крэмніка.

Гэты ўсеагульны ўздым дабрабыту прапоўны і ў гарадзе, і ў сале з'яўляецца асноўнай базай, на якой абываецца небылае жыццё ў гістарыі культуры ўздым працоўных. Паліпашчы асаблівасць, актыўны ўздым у кіраўніцтве дзяржавы з'яўляецца характэрнай асаблівасцю ўсіх грамадзян нашай краіны.

Рабочыя і калгаснікі маюць зараз поўную магчымасць навучаць сваіх дзяцей грамаде за кошт дзяржавы, бо савецкая ўлада правяла ўсеагульнае бясплатнае пачатковае навучанне, маюць магчымасць забяспечыць сваім дзецям сярэдняе і вышэйшае асвету ў шматлікіх сярэдніх і вышэйшых навуковых установах.

Савецкая ўлада забяспечыла рост і росквіт талентаў людзей з народа, забяспечыла выхаванне дзесяткаў і сотняў тысяч здольных арганізатараў калгаснай гаспадаркі, траматкоў работнікаў, дзяр-

жаўных дзелчоў, стаханавцаў соўтасных і калгасных палёў.

Пашана ў савецкай дзяржаве належыць тым, хто добра, узорна працуе, хто дасягае найвышэйшай прадуццывасці працы, хто самадзана працуе на агульную карысць народаў.

Вызвалішы працоўных Украіны ад эксплуатаатараў, ад гнёту капіталістаў і памешчыкаў, ад кулацкай кабалы, забяспечышы ім бязнатыны ўздым іх дабрабыту, савецкая ўлада тым самым поўнасна і качаткова ажыццявіла нацыянальнае вызваленне украінскага народа, стварыла ўмовы для росту яго культуры, для ле росквіту. Савецкая ўлада забяспечыла украінскаму народу замест старага царскага воражэга чыноўніцкага апарата свой уласны, савецкі апарат унаважэння дзяржавы. Советы, якія складаюцца з людзей, выпашаных з народа, выбраных, уваўнаважаных народам, савецкі апарат блізка народу па мове і духу,— гэты апарат, які складаецца з людзей, якіх народ мае поўнае права ў любы час змяніць, калі яны будуць дрэнна працаваць ці адраўнуцца ад народа. Савецкая ўлада забяспечыла украінскаму народу небылаую ў свеце паліпашчыную свабоду, шырокую демократыю Сталінскай Канстытуцыі.

У дзень выбараў — 12 снежня украінскі народ паказаў, як ён цвёрды гату свабоду і демократыю і як ён умее карыстацца ёю ў агульных народных інтарэсах.

Савецкая ўлада забяспечыла шырокае развіццё народнага, нацыянальнага па форме, сацыялістычнага па зместу ўкраінскага мастацтва, ажыццяўляючы магучы патрызму яго за кошт сродкаў савецкай дзяржавы. Шырокая дзяржаўная падтрымка пісьменніцкіх, літаратурных арганізацый і выданню газет, журналаў, мастацкай літаратуры на украінскай мове, як і на мовах іншых народаў, савецкай уладай забяспечваецца ў поўнай меры.

Так, украінскі народ пад кіраўніцтвам партыі большэвікоў, Леніна і Сталіна праішоў свой шлях ад прыгнечанна да заваявання народнай улады і поўнай свабоды. На працягу 20 год рабочыя і сяляне Украіны на ўласным вопыце пераканаліся ў правільнасці большэвіцкага шляху, яны пераканаліся ў тым, што гэта адзіны шлях для вызвалення працоўных мас. Рабочыя і сяляне Украіны пераканаліся, што шлях, на які ішлі нацыяналісты, пэтрэўшчыны, украінскія сацыял-дэмакраты, неалежнікі, барабшчыні — гэта бязнатыны шлях прыгнечанна і зняволення працоўных, шлях звароту да старага жабрацкага і бязпраўнага існавання. Народ пераканаліся на ўласным вопыце, што нацыяналісты ўсіх маспей прадаць народ, цягнуць назад да кабалы, да яра. Большэвікі выцупі наперад за свабоды і шчаслівага жыцця. Вось чаму украінскі народ, як адзін 12 снежня галасавалі за партыю і за партыю Леніна—Сталіна.


Вось чаму украінскі народ усю савецкую рэспубліку і ўсё савецкае Саюз—радыму працоўных — будзе абараняць да апошняй кроплі крыві.

У выніку гэтага кіраўніцтвам партыі большэвікоў, Леніна і Сталіна праішоў свой шлях ад прыгнечанна да заваявання народнай улады і поўнай свабоды. На працягу 20 год рабочыя і сяляне Украіны на ўласным вопыце пераканаліся ў правільнасці большэвіцкага шляху, яны пераканаліся ў тым, што гэта адзіны шлях для вызвалення працоўных мас. Рабочыя і сяляне Украіны пераканаліся, што шлях, на які ішлі нацыяналісты, пэтрэўшчыны, украінскія сацыял-дэмакраты, неалежнікі, барабшчыні — гэта бязнатыны шлях прыгнечанна і зняволення працоўных, шлях звароту да старага жабрацкага і бязпраўнага існавання. Народ пераканаліся на ўласным вопыце, што нацыяналісты ўсіх маспей прадаць народ, цягнуць назад да кабалы, да яра. Большэвікі выцупі наперад за свабоды і шчаслівага жыцця. Вось чаму украінскі народ, як адзін 12 снежня галасавалі за партыю і за партыю Леніна—Сталіна.

Вось чаму украінскі народ усю савецкую рэспубліку і ўсё савецкае Саюз—радыму працоўных — будзе абараняць да апошняй кроплі крыві.

У выніку гэтага кіраўніцтвам партыі большэвікоў, Леніна і Сталіна праішоў свой шлях ад прыгнечанна да заваявання народнай улады і поўнай свабоды. На працягу 20 год рабочыя і сяляне Украіны на ўласным вопыце пераканаліся ў правільнасці большэвіцкага шляху, яны пераканаліся ў тым, што гэта адзіны шлях для вызвалення працоўных мас. Рабочыя і сяляне Украіны пераканаліся, што шлях, на які ішлі нацыяналісты, пэтрэўшчыны, украінскія сацыял-дэмакраты, неалежнікі, барабшчыні — гэта бязнатыны шлях прыгнечанна і зняволення працоўных, шлях звароту да старага жабрацкага і бязпраўнага існавання. Народ пераканаліся на ўласным вопыце, што нацыяналісты ўсіх маспей прадаць народ, цягнуць назад да кабалы, да яра. Большэвікі выцупі наперад за свабоды і шчаслівага жыцця. Вось чаму украінскі народ, як адзін 12 снежня галасавалі за партыю і за партыю Леніна—Сталіна.

Вось чаму украінскі народ усю савецкую рэспубліку і ўсё савецкае Саюз—радыму працоўных — будзе абараняць да апошняй кроплі крыві.



Агульны від домаў сталінскага металургічнага завода (Дабас). (СФ.)

РОСТ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ КУЛЬТУРЫ

Украінскі народ святкуе свой слаўны юбілей у часе трыумфа вялікай Сталінскай Канстытуцыі.

20 год таму нарад рабочыя і сяляне Украіны, пад кіраўніцтвам вялікай партыі большэвікоў, пад кіраўніцтвам Леніна і Сталіна, азэралі клас памешчыкаў і капіталістаў. У доўгай вярэв'яці грамадзянскай вайне супроць нацыяналістычнай контррэвалюцыі, супроць бельх генералаў, супроць панскіх Польшчы украінскі працоўны народ заваяваў сваю свабоду. У гераічнай барацьбе украінскага працоўнага народа за ўладу Советамі дэспамалі народы нашай вялікай радзімы, у першую чаргу вялікі рускі народ.

Да Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі культуры ўравень Украіны быў катастрафічна нізкі. Палітыка царскай Расіі тармажала эканамічнае развіццё краіны, знішчала нацыянальную культуру. Існаванне украінскай нацыянальнай культуры адмаўлялася царскім уладам. «Ніякай асабнай мадэрнізацыі на Украіне — рускіх, яўрэяў, палкаў. Мы маем дзве вялікія кінафабрыкі ў Кіеве і Одэсе.

Украінскае савецкае мастацкае літаратура за 20 год савецкай улады фэналася за ўраўню перадавой рускай літаратуры. Гэтым мы абавязаны камуністычнай партыі большэвікоў Украіны і яе кіраўніку С. В. Касіору.

Дзесяціны украінскай савецкай культуры за 20 год бязь рэзультату паспяхова будаўніцтва сацыялізму ў нашай краіне пад кіраўніцтвам жалезнаў кагоўты большэвікоў, пад кіраўніцтвам намага дарагога, любімага правядзін і настаяўца Іосіфа Вісарыявіча Сталіна.

А. КАРНЕЙЧУК,
драматург, дэпутат Вярхоўнага Савета СССР.

студэнтаў. Уся-ж царскае Расія мела ўсяго 91 вышэйшую навуковую ўстанову. 215.000 студэнтаў вышэйшых навуковых устаноў і тэхнікумаў Савецкай Украіны атрымалі вышэйшае спецыяльнае ў рамеры 200 рублёў у месяц.

Савецкая Украіна ў 1936 годзе мела 276 навукова-даследчых інстытутаў, у якіх працавала 7.350 навуковых супрацоўнікаў.

У царскай Расіі прэса і літаратура марнелі. На Украіне было ўсяго 168 газет, прычым—толькі адна на украінскай мове.

У 1936 годзе выдавалася 1830 газет, з іх на украінскай мове 1402 газеты; 177 журналаў на украінскай мове. Выпущана 69 мільянаў 104 тысячы кніг.

Да рэвалюцыі Украіне не мела ні ажнога дзяржаўнага тэатра. Былі прыватныя трупы, якія праслаўлялі царскіх губернатараў.

Пярэ савецкай Украіна мела 53 украінскія дзяржаўныя тэатры, 32 тэатры іншых нацыянальнасцей на Украіне — рускіх, яўрэяў, палкаў. Мы маем дзве вялікія кінафабрыкі ў Кіеве і Одэсе.

Украінскае савецкае мастацкае літаратура за 20 год савецкай улады фэналася за ўраўню перадавой рускай літаратуры. Гэтым мы абавязаны камуністычнай партыі большэвікоў Украіны і яе кіраўніку С. В. Касіору.

Дзесяціны украінскай савецкай культуры за 20 год бязь рэзультату паспяхова будаўніцтва сацыялізму ў нашай краіне пад кіраўніцтвам жалезнаў кагоўты большэвікоў, пад кіраўніцтвам намага дарагога, любімага правядзін і настаяўца Іосіфа Вісарыявіча Сталіна.

А. КАРНЕЙЧУК,
драматург, дэпутат Вярхоўнага Савета СССР.

Украінскі народ святкуе свой слаўны юбілей у часе трыумфа вялікай Сталінскай Канстытуцыі.

20 год таму нарад рабочыя і сяляне Украіны, пад кіраўніцтвам вялікай партыі большэвікоў, пад кіраўніцтвам Леніна і Сталіна, азэралі клас памешчыкаў і капіталістаў. У доўгай вярэв'яці грамадзянскай вайне супроць нацыяналістычнай контррэвалюцыі, супроць бельх генералаў, супроць панскіх Польшчы украінскі працоўны народ заваяваў сваю свабоду. У гераічнай барацьбе украінскага працоўнага народа за ўладу Советамі дэспамалі народы нашай вялікай радзімы, у першую чаргу вялікі рускі народ.

Да Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі культуры ўравень Украіны быў катастрафічна нізкі. Палітыка царскай Расіі тармажала эканамічнае развіццё краіны, знішчала нацыянальную культуру. Існаванне украінскай нацыянальнай культуры адмаўлялася царскім уладам. «Ніякай асабнай мадэрнізацыі на Украіне — рускіх, яўрэяў, палкаў. Мы маем дзве вялікія кінафабрыкі ў Кіеве і Одэсе.

Украінскае савецкае мастацкае літаратура за 20 год савецкай улады фэналася за ўраўню перадавой рускай літаратуры. Гэтым мы абавязаны камуністычнай партыі большэвікоў Украіны і яе кіраўніку С. В. Касіору.

Дзесяціны украінскай савецкай культуры за 20 год бязь рэзультату паспяхова будаўніцтва сацыялізму ў нашай краіне пад кіраўніцтвам жалезнаў кагоўты большэвікоў, пад кіраўніцтвам намага дарагога, любімага правядзін і настаяўца Іосіфа Вісарыявіча Сталіна.

КВІТНЕЮЦЬ КАЛГАСЫ БРАЦКАЙ РЭСПУБЛІКІ

20 год рэе пераможны чырвоны сцяг сацыялістычнай рэвалюцыі над Савецкай Украінай — самай рэспублікай вялікага Савецкага Саюза. Да пэдазнавальнасці яна змянілася за гэты год. Да рэвалюцыі гэта была краіна памешчыкаў і кулакцоў, з аднаго боку, і селян-беднякоў — з другога. Сельская гаспадарка даразвольнай Украіны мела ўбожую тэхніку. Пярэ савецкай Украіна стала магучай індустрыяльнай краінай, краінай сучаснай калектывізацыі.

Савецкая ўлада многа зрабіла для сялян за гэты перыяд. Яна пералазіла калгасам 16 мільянаў гектараў памешчыцкіх, манастырскіх і кулацкіх зямель, убралі сельскую гаспадарку магучейшай тэхнікай. На палях Украіны ў гэтым годзе прапалава 64.491 трактар; 21.683 камбайнаў сабрама 6.123.000 гектараў або 44,2 проц. усяй плошчы зернавых калгасна абслугоўваюцца вялікай колёзасцю аўтаатранспарта. Яны маюць 11.834 аўтамабілі.

Пшынныя пшэны расквітнелі калгасы за 20-гадовае існаванне Савецкай Украіны. Яны працэўваюць сабой арганізаванай-мопыны сацыялістычнай гаспадаркі, забяспечваючы магучымі сродкамі вытворчасці перымі складанымі сельска-гаспадарчымі машынамі. Гэта змяніла характэр працы ў сельскай гаспадарцы значна павысіла яе прадуццывасць.

Вытворчае жыццё ў калгасах б'е ключом, купца пшчаслівае, зможнае жыццё калгаснікаў.

Шырока зарганіраўся ў калгаснай вытворчасці стаханавскі рух. Ён пачаўся з руху пшчасліўцаў, якімі праслаўіла сабе Украіна.

У 1935 годзе мне выдала чыслае першы зап аб'явінае любімаму таварышу Сталіну заваяваў 600 пэнтнераў пшчывы буроўкаў з гектара. Разам з іншымі стаханавцамі — Марыям Ганецкай, Ганчароў, Хрысцінай Байкоў і інш. я выканала гэта аб'явінае.

Наш пачын пахвалілі тысячы. Ужо ў 1936 годзе сотні звыняў заваявалі пшчасліўцаў Украінай. Дзесяткі стаханавцаў калгасных палёў атрымалі ўраджай пшчывы буроўкаў на 1000 пэнтнераў з гектара і больш. Мой вораг астаўся занаку Я вельмі рада паспеху тысячніку. Увоўнека ў тым, што яны заваяюць яшчэ больш высокія рэкорды.

У 1935 годзе мне выдала чыслае першы зап аб'явінае любімаму таварышу Сталіну заваяваў 600 пэнтнераў пшчывы буроўкаў з гектара. Разам з іншымі стаханавцамі — Марыям Ганецкай, Ганчароў, Хрысцінай Байкоў і інш. я выканала гэта аб'явінае.

Наш пачын пахвалілі тысячы. Ужо ў 1936 годзе сотні звыняў заваявалі пшчасліўцаў Украінай. Дзесяткі стаханавцаў калгасных палёў атрымалі ўраджай пшчывы буроўкаў на 1000 пэнтнераў з гектара і больш. Мой вораг астаўся занаку Я вельмі рада паспеху тысячніку. Увоўнека ў тым, што яны заваяюць яшчэ больш высокія рэкорды.

У 1935 годзе мне выдала чыслае першы зап аб'явінае любімаму таварышу Сталіну заваяваў 600 пэнтнераў пшчывы буроўкаў з гектара. Разам з іншымі стаханавцамі — Марыям Ганецкай, Ганчароў, Хрысцінай Байкоў і інш. я выканала гэта аб'явінае.

Наш пачын пахвалілі тысячы. Ужо ў 1936 годзе сотні звыняў заваявалі пшчасліўцаў Украінай. Дзесяткі стаханавцаў калгасных палёў атрымалі ўраджай пшчывы буроўкаў на 1000 пэнтнераў з гектара і больш. Мой вораг астаўся занаку Я вельмі рада паспеху тысячніку. Увоўнека ў тым, што яны заваяюць яшчэ больш высокія рэкорды.

У 1935 годзе мне выдала чыслае першы зап аб'явінае любімаму таварышу Сталіну заваяваў 600 пэнтнераў пшчывы буроўкаў з гектара. Разам з іншымі стаханавцамі — Марыям Ганецкай, Ганчароў, Хрысцінай Байкоў і інш. я выканала гэта аб'явінае.

Наш пачын пахвалілі тысячы. Ужо ў 1936 годзе сотні звыняў заваявалі пшчасліўцаў Украінай. Дзесяткі стаханавцаў калгасных палёў атрымалі ўраджай пшчывы буроўкаў на 1000 пэнтнераў з гектара і больш. Мой вораг астаўся занаку Я вельмі рада паспеху тысячніку. Увоўнека ў тым, што яны заваяюць яшчэ больш высокія рэкорды.

У 1935 годзе мне выдала чыслае першы зап аб'явінае любімаму таварышу Сталіну заваяваў 600 пэнтнераў пшчывы буроўкаў з гектара. Разам з іншымі стаханавцамі — Марыям Ганецкай, Ганчароў, Хрысцінай Байкоў і інш. я выканала гэта аб'явінае.

Наш пачын пахвалілі тысячы. Ужо ў 1936 годзе сотні звыняў заваявалі пшчасліўцаў Украінай. Дзесяткі стаханавцаў калгасных палёў атрымалі ўраджай пшчывы буроўкаў на 1000 пэнтнераў з гектара і больш. Мой вораг астаўся занаку Я вельмі рада паспеху тысячніку. Увоўнека ў тым, што яны заваяюць яшчэ больш высокія рэкорды.

У 1935 годзе мне выдала чыслае першы зап аб'явінае любімаму таварышу Сталіну заваяваў 600 пэнтнераў пшчывы буроўкаў з гектара. Разам з іншымі стаханавцамі — Марыям Ганецкай, Ганчароў, Хрысцінай Байкоў і інш. я выканала гэта аб'явінае.

Наш пачын пахвалілі тысячы. Ужо ў 1936 годзе сотні звыняў заваявалі пшчасліўцаў Украінай. Дзесяткі стаханавцаў калгасных палёў атрымалі ўраджай пшчывы буроўкаў на 1000 пэнтнераў з гектара і больш. Мой вораг астаўся занаку Я вельмі рада паспеху тысячніку. Увоўнека ў тым, што яны заваяюць яшчэ больш высокія рэкорды.

У 1935 годзе мне выдала чыслае першы зап аб'явінае любімаму таварышу Сталіну заваяваў 600 пэнтнераў пшчывы буроўкаў з гектара. Разам з іншымі стаханавцамі — Марыям Ганецкай, Ганчароў, Хрысцінай Байкоў і інш. я выканала гэта аб'явінае.

Рух пшчасліўцаў ператварыўся ва ўзроўню калгасна рух за высокай стаханавскай Украінай тэхкультуры. Вось у гэтым годзе сотні райнаў атрымалі сярэдняй ураджай зернавых на 15 пэнтнераў, 5 райнаў на плошчы 128 тысяч гектараў атрымалі сярэдняй Украінай зернавых ураджай на 18—20 пэнтнераў з гектара. Важнейшыя зернавая культура-азімае пшшчына — на вялікіх масавах дала на 40 і больш пэнтнераў з гектара. На стаханавскім участку тав. Шпанішук атрымаў 83, а тав. Машанка на вопытным участку—112 пэнтнераў пшшчыны з гектара.

Яшчэ больш паказальныя паспехі ў бурках, баваўне, ільну, каноплах, бульбе і іншых культурах. Сярэдняй Украінай звыш 200 пэнтнераў пшчывы буроўкаў з гектара атрымалі ў гэтым годзе 83 райнаў, звыш 250 пэнтнераў — 20 райнаў, звыш 300 пэнтнераў — 7 райнаў. Даве вобласці і Малаўскае аўтаномнае савецкае сацыялістычнае рэспубліка паспяхова выканала ўказанне таварышу Сталіну аб атрыманні ўраджай пшчывы буроўкаў у 200—250 пэнтнераў з гектара. Паспяхова выконвае Савецкая Украіна і заданне аб 7—8 мільядах пузоў зярна.

Восега, радасна сустракаюць калгасныя масы 20-гадовае Савецкай Сацыялістычнай Украіны. Стаханавская работа і вышэйшы ўраджай стварылі вялікія матэрыяльныя рэсурсы ў калгасах і забяспечылі калгаснікам багатую алату прапанна. Выдала на працягу 4—8 кілаграм хлеба і 2—5 рублёў грошай — гэта амаль суцэльнае з'явіна. Але на многіх калгасах мае месца і значна больш пшчасліўцаў прапалава: выдалі 10—15 кілаграм хлеба і 8—12 руб. грошай на працягу года.

Калгасны дал прынёе аможнае, культурнае жыццё калгаснікам. Яго піхце нікоў ў іх не здырае. Калгаснае сялянства Савецкай Украіны ўваходзіць у агульную сям'ю народаў вялікага Савецкага Саюза, дужна галасавала яно за калектывізацыю калгасна і бясчартынае.

З усіх калгасных сялянствам, з усіх савецкіх народаў, калгаснае сялянства Украіны ўсімі сіламі будзе абараняць Савецкі Саюз, яго заваяванні ад усіх ворагаў. Перамога аўсім будзе за намі!

Марыя ДЗЕМЧУЖКА,
ападаноска, дэпутат Вярхоўнага Савета СССР.

РАДЗІМА СТАХАНАЎСКІХ МЕТАДАЎ ПРАЦЫ

Украіна была прыгнечанай калоніяй царскага самаўладства. Яно выканала з рабочых і сялян усю жыватворчую сок, лота эксплуатавала іх. Капіталізму ласкохна была сыварына, і Украіна была месцам, дзе нажываліся капіталісты. Прамысловасць перыям была мізэрная.

А пярэ? За 20 год існавання савецкай улады Украіна стала магучай індустрыяльнай рэспублікай, займаючай выдукае месца ў многіх галінах прамысловасці вялікага Савецкага Саюза. Аліньне вочы карту сацыялістычнай Украіны! Уся яна пакрыта густой сеткай электрастанцый, доймаў, шахт, заводаў, фабрык.

На тысячках новых прадпрыемстваў працуе па-новому вольны і свабодны рабочы. Савецкая ўлада стварыла для рабочых вышэйшыя ўмовы працы, і кождому хочацца працаваць і пшчасліва на карысць сваёй радзімы. Мы з дна да дэнь

дабіраем новых вытворчых рэкордаў, заробіаем добра, жывем зможна і культурна.

Мы, стаханавцы Украінскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, ганарымся тым, што наша рэспубліка стала радзімай стаханавцаў і метадаў працы. Мы ганарымся сталінскім выхаваннем, такімі дзельцамі, як Стаханав, Мазай, Крыванос і дзсяткі і сотні іншых, выхаваных нашай партыяй і вялікім правядорам народаў таварышам Сталіным. У дзень гэтапаўнага Савецкай Украіны мы абавязваемся яшчэ лепш працаваць і заваяваць стаханавцаў, усіх рабочых СССР пшчаслівае разнаважанае новае стаханавцаў рэкорды, за дастойную, сталінскую супраць першага года трапей пшчасліўцаў.

А. Я. ГАМУЛЬКА,
стаханавец Кіеўскай абуновай фабрыкі.

МІХАІЛ КАЛЬЦОЎ

ДВАЦЦАЦЬ ГОД СОВЕЦКАЙ УКРАЇНЫ

Дваццаць год назав украінскімі рабочымі, сялянамі, саадатамі была агаломана савецкая ўлада, назуўшыся змяніўшая ўладу прыгнечаннаўкаў, эксплуатаатараў, памешчыкаў, капіталістаў.

З гэтага дня

ЗАЎСЁДЫ НА ВАРЦЕ ЗАВАЁЎ ВЯЛІКАГА КАСТРЫЧНІКА



Цэнтральны Выканаўчы Камітэт СССР паставіў за ўзорнае і самаадданнае выкананне важнейшых урадowych заданняў ўзнагародзіць рад работнікаў і байцоў НКВД ордэнамі Леніна, Чырвонага Сцяга, Чырвонай Звязды і «Знак Почёта». Сярод ўзнагароджаных 21 работнік НКВД БССР на чале з наркомам тав. Б. Д. БЕРМАНМ, ўзнагароджаным ордэнамі Леніна. Сямяны мы дружком выступілі групы таварышоў з ліку ўзнагароджаных ордэнамі Савецкага Саюза. НА ЗДЫМКУ (злева направа) тт. С. П. ГРЭЧКІН, І. Г. ВЛАСАЎ, В. З. БЫХОЎСКІ, А. П. КРУЦІХІН, В. Н. ЗАВАДСКІ, І. І. КУНЦЭВІЧ, Ф. А. СОЦІКАЎ.

ТРЫМАЕМ ПОРАХ СУХІМ

Мяне саюзны ўрад ўзнагародзіў ордэнам Чырвонага Сцяга. Гэта высокая ацэнка не толькі маёй работы, а перш за ўсё, работы калектыва байцоў і камандзіраў, якімі я камандую. Узнагароджанне мяне, а таксама байцоў і камандзіраў маёй часткі, яшчэ больш натхніла нас і мабілізавала на далейшую бязлітасную барацьбу з астаткамі трацкіска-бухарынскай банды і ўсякімі шпіёнамі, якія прабуюць перайсці чырвоную граніцу.

Дваццаць год прабываючы ў Чырвонай Арміі, у вайсковым НКВД і 18 год прабываючы ў вялікай партыі Леніна—Сталіна зыхавалі з мяне байца-чэкіста, бязлітаснага да ворагаў.

Партыя і савецкі народ даверылі мне найбольш адказны ўчастак—ахову заваяванай сацыялізму і мірнай працы нашай вялікай радзімы. Я горды тым, што мне аказваюць гэта вялікае давер'е. Я горды тым, што партыя і ўрад так высока ацэняюць нашу работу.

МЫ АКУЖАНЫ ЛЮБОЎЮ НАРОДА

У дні ўзброенай барацьбы за савецкую ўладу, у дні ўмацавання дыктатуры пралетарыята, я добраахвотна пайшоў у рады слаўнай пераможнай Чырвонай Арміі. Прымаў актыўны ўдзел у разгроме белавардзёўскіх шэраў, рыскаўшых праз палы маладой савецкай рэспублікі. І з тых суровых дзён памянаю стаю на варце заваяванай Вялікага Кастрычніка.

Жыццё чэкістаў арганічна звязана з жыццём краіны, з жыццём савецкага народа. Наркмунаўтвельцы выконваюць гэтае даручэнне большавіцкай партыі. Яны, як палкія патрыёты савецкай радзімы, зорка аховаюць і радасць працоўных Савецкага Саюза.

Ворагі савецкага народа не раз ачуцвалі пярэсас і мужнасць, храбрасць і адвагу наркмунаўтвельцаў. На ўсіх этапах рэвалюцыйна-наркомунаўтвельцы былі вернымі і зоркімі вачыма партыі, грозным мечам дыктатуры пралетарыята; раскрывалі змяіныя гнёзды трацкіска-бухарынскіх бандытаў, жадаўшых перайсці сацыялістычную радзіму фашысцкім людзям, нязваць капіталістычнае рабства шчасліваму савецкаму народу.

БУДЗЕМ БЯЗЛІТАСНЫМІ ДА ВОРАГАЎ

Я ўзнагароджан ордэнам Чырвонай Звязды. Няма слоў, каб перадаць пачуццё радасці і палкія вялікай партыі Леніна—Сталіна і савецкаму ўраду за выключнае давер'е нам—чэкістам.

У гэты радасны момант ўся мая гараць любоў, усе найлепшыя пачуцці накіраваны да сонца камунізму, правальна працоўных усю свету таварышаў Сталіна.

Нашы сорцы перапоўнены любоўю і адданасцю да сталінскага наркома, маршала савецкай рэвалюцыі, лешага з лепшых сыноў нашай партыі Нікалая Іванавіча Ежова, які ўвасяляе ў сабе вобраз незбытнага рыцара пралетарскай рэвалюцыі Фелікса Эдмундавіча Дзержынскага.

Прыемна і радасна ахоўваць граніцу і вёсці барацьбу з ворагамі, калі адчуваеш сталінскае кіраўніцтва ў асобе Нікалая Іванавіча Ежова, калі заўсёды адчуваеш і бачыш любоў і падтрыманне ўсяго савецкага народа. Пад такім выпрабаваным кіраўніцтвам, з такім давер'ем народа мы пераможны!

Як камандзір-чэкіст, я добра разумею словы таварыша Сталіна аб капіталістычным акружэнні і заўсёды сам вучу сваіх байцоў і камандзіраў трымаць порах сухімі. Калі вораг папрабуе парушыць савецкія рубяжы, ён будзе знішчаны. У алкава ні высокую ўзнагароду, а з усёй шчырасцю магу заявіць:

— Клянусь савецкаму народу, клянусь партыі, таварышу Сталіну і нашаму багавому кіраўніку тав. Ежову аддаць свае сілы, а калі трэба і ўсё жыццё за справу партыі Леніна—Сталіна, за справу камунізму. Палкоўнік С. П. ГРЭЧКІН.

МАЯ ПАЖЫЦЦЁВАЯ ПРАФЕСІЯ

Радасную вестку аб узнагародзе мяне савецкім ордэнам Чырвонай Звязды я атрымаў, знаходзячыся на баявым пасту. Гэта мяне глыбока ўхвалявала і абрадавала.

Сам я ў мінулым рабочы з рабочых. Рана прайшоў суровую школу жыцця 19-гадовым рабочым-знаком даброўнага пайшоў служыць у рады нашай любімай Чырвонай Арміі. Служба ў Чырвонай Арміі і зараз 12-гадовая служба ў радах слаўных чырвоных партанічкінаў выхавалі ў мяне непрымірмасць да ворагаў народа. За гэтыя гады я прайшоў вялікую школу баявой чэкіскай вывучкі, навучыўся распазнаваць ворагаў, у якіх-то ім лічыць ні асправаліся. Партанічкіна служба для мяне стала пажыццёвай і ганаровай работай.

Высокай ўзнагароды, якой удастоіў мяне савецкі ўрад, я абавязан нашай вялікай партыі Леніна—Сталіна, нашаму правальну і настаўніку, любімому таварышу Сталіну, які выхавалі мяне верным сынам шчаслівага савецкага народа.

Пільна ахоўваючы свяшчэннасці і недатыкальнасць нашай сацыялістычнай радзімы, я буду яшчэ больш непрымірмым да ўсякіх праектаў ворагаў, шпіёнаў і дыверсантаў—такое маё абавязанне перад партыяй, перад народам, перад вялікім Сталіным, які выдэ нашу краіну да вярціны чалавечага шчасця— камунізму.

А. П. КРУЦІХІН, старшы лейтэнант.

НА АДКАЗНЫМ УЧАСТКУ БАРАЦЬБЫ

За скромную работу ў органах ВЧК—АДПУ—НКВД я ўзнагароджан ордэнам Чырвонай Звязды.

Гэта ўзнагарода абавязвае мяне яшчэ лепш працаваць, аддаць усе свае сілы і энергію для разгрому і знішчэння ворагаў савецкага народа—трацкіска-бухарынскай агентуры і агентуры замежных разведак.

Я дзякую правальна партыі і працоўнай нашай краіны любімага Сталіна, нашу большавіцкую партыю, якая паслала мяне на востры ўчастак барацьбы з класавымі ворагамі, дзякую савецкі ўрад за высокую ўзнагароду.

Уменню распазнаваць ворагаў, непрымірмасці да іх, пільнасці і бязлітаснасці ў барацьбе з ворагамі савецкага народа, сталінскаму стылю работы я вучыўся ў партыі Леніна—Сталіна, у жалезнага чэкіста Фелікса Эдмундавіча Дзержынскага, вучыўся і далей буду вучыцца ў нашага слаўнага сталінскага наркома савецкай разведкі тав. Ежова.

Заўважваю маю партыю, савецкі ўрад і ўсё народ, што не пакінулі сваіх сіл і свайго жыцця за справу народа, за справу нашай камуністычнай партыі, за нашага правальна таварыша Сталіна.

В. Н. ЗАВАДСКІ.

НАС ВЫХАВАЛА ПАРТЫЯ ЛЕНІНА—СТАЛІНА

У мінулым я сын селяніна-бедняка, з Клічаўскага раёна. Вельмі рана ачуў на сваёй ошце ўвесь пажар кабальнай працы на кулакоў-кравасмокаў: саімі вачыма нагнаў нечалавечыя, жудасныя адзекі беларускіх бандытаў над селянінамі і працоўнымі мястэчак у часе беларускай акупацыі Савецкай Беларусі. Беларускае акупацыйнае запылаваючымі ворагамі знішчылі да таго часу ўсё Стара-раў. Абяздолены сям'яе прымушаны былі шукаць прытулку ў лесах і зямлянаках.

Мне тады было 16 год. Вялікая пільнасць, узабрана з малаком маці, да кулакоў, памешчыкаў, да ўсіх тых, хто закабалаў і без таго горкае жыццё беларускага селяніна, лічы больш умянілася ў мяне да польскіх акупацый, якія неслі працоўным нашай рэспублікі адзеку, смерць і галоднае, жабрацкае жыццё.

Пасля вызвалення Савецкай Беларусі ад беларускага ворага, я актыўна прыняўся за грамадскую работу. Я рос, вучыўся і выхоўваўся на грамадскай рабоце, а'ддучыся членам і намеснікам старшыні сельсавета, ізбачом і т. д.

У 1928 годзе я ўступіў у партыю большавікоў. Праз два гады мяне паслалі ў слаўную катэгорыю чэкістаў наша большавіцкая партыя мабілізавала мяне пільна год назал. З пачуццём вялікай адказнасці і гонару я прыступіў да работы чэкіста, аддаючы ўсе свае сілы, работу чэкіста, аддаючы ўсе свае сілы,

усё сваё ўменне і адольнасці барацьбе з ворагамі свабоднага і шчаслівага савецкага народа.

Заўсёды памятаючы ўказанні правальна народнага вялікага Сталіна аб капіталістычным акружэнні, аб непрымірмасці да ворагаў народа, я добра вучыўся як трэба шукаць і выкрываць ворагаў. Гэтым ўменню я вучыўся ў вялікіх правальна партыі і нашага народа Леніна і Сталіна, у жалезнага і непалахнага Фелікса Дзержынскага, які а'ддучыся трагой для буржуазіі.

Лепшы сартнік вялікага Сталіна, сталінскі нарком НКВД тав. Н. І. Ежов узаброў нас моцнымі партыйнымі «сёжовымі рукавіцамі», ад якіх не схваецца ні адзін шпідыт, шпіён і дыверсант.

За маю скромную, самаадданую, чэсную работу чэкіста ў дзень слаўнага 20-годдзя органаў ВЧК—АДПУ—НКВД урад удастоіў мяне вялікай ўзнагароды— ордэна Чырвонай Звязды. Такая высокая ўзнагарода абавязвае мяне быць яшчэ больш пільным.

Як верны сын свайго партыі Леніна—Сталіна, свайго шчаслівага савецкага народа, які гарачы патрыёт свайго любімай сацыялістычнай радзімы, я да канца дзён свайго жыцця, пад кіраўніцтвам сталінскага наркома савецкай разведкі тав. Н. І. Ежова, з гонарам буду выконваць пачаснае абавязанне чэкіста на ахове здаровай безапаснасці нашай сартнай праменнай Сталінскай Камуністычнай сацыялістычнай дзяржавы рабочых і селян.

І. І. КУНЦЭВІЧ.

АПРАЎДАЮ ВИСОКУЮ ЎЗНАГАРОДУ

Пажма перадаць гарачае пачуццё радасці, якое перажываў кожны з нас, працэнтаў паставіў савецкага ўрада аб узнагародзе чэкістаў, якія выконваюць адказнае і ганаровае даручэнне савецкага народа. Я таксама ўзнагароджан ордэнам Чырвонай Звязды.

Вяшчай ўзнагарода савецкага ўрада надзеі камуністычнай партыі, лешага пачуццё гонару, якія выхавалі мяне, аказалі высокую давер'е, паслаўшы працаваць у органы НКВД, якія зорка ахоўваюць заваяваную сацыялістычную рэвалюцыю.

У гэты ўрачысты час радасці і шчасця, я дзякую правальна працоўных усю свету таварышаў Сталіна, які даў працоўным шчасце і радаснае жыццё.


Атрыманне ўзнагароды абавязвае мяне да канца свайго жыцця яшчэ больш адана служыць савецкаму народу, пільна ахоўваць вялікія заваяванні сацыялістычных перамог, бязлітасна выкараў-

ваць ворагаў народа—трацкістаў, бухарынцаў, гэтых служак фашысцкіх разведак. Няма месца ворагам на савецкай зямлі!

Пад кіраўніцтвам жалезнага сталінскага чэкіста Вялікага Сталіна і нашых пільных бязлітасна грамад і далей будучы грымшы ўсюк контррэвалюцыйную сводач, якая адважыцца пасягнуць на вялікі заваяванні сацыялістычнай рэвалюцыі.

Я заўважваю партыю Леніна—Сталіна, савецкі ўрад, вялікага правальна працоўных усё свету таварышаў Сталіна і яго пасланца—кіраўніка наркмунаўтвельцаў Нікалая Іванавіча Ежова, што аддаў усе сілы на барацьбу з ворагамі працоўных Савецкага Саюза, на барацьбу за шчасце нашага народа, за вялікую справу Леніна—Сталіна.

Ф. А. СОЦІКАЎ.



Звыш 185 тыс. працоўных Савецкай Беларусі наведалі Усебеларускую выставу «БССР за 20 год», прысвечаную 20-й гадавіне Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. Выстаўна з'явілася жывым паказам велізарнай перамог беларускага народа на ўсіх франтах сацыялістычнага будаўніцтва. НА ЗДЫМКУ: наведалінікі выставы і глядзілі на галадзіную машыну, якая асвоена ў 1937 годзе Гомельскім машынабудавальніцкім заводам «Рухавік рэвалюцыі». Фото С. Грына і Я. Салавейчыка.

А. Ф. КАВАЛЁЎ
Старшыня СНК БССР.

ВЫСТАЎКА ВЕЛІЗАРНЫХ ПЕРАМОГ СОЦЫЯЛІЗМА

Выстаўка «БССР за 20 год», прысвечаная XX гадавіне Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі, з'яўляецца жывым паказам велізарнай перамог беларускага народа на ўсіх франтах сацыялістычнага будаўніцтва, дасягнутых у зынку таржаства лешага-сталінскай нацыянальнай палітыкі, у зынку мударга кіраўніцтва большавіцкай партыі, дзякуючы штурхаванню бачыўшымі клопатам вялікага Сталіна аб беларускім народе.

Пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна бязлітасна змагаюцца, выкараўваючы і знішчаючы трацкіска-бухарынскіх, нацыянал-фашысцкіх шпіёнаў, дыверсантаў і шпідытаў— гэтых палых агентаў фашызма, пры актыўнай брашчэй дапамозе вялікага рускага рабочага класа—гіганта выраста сацыялістычнай прамысловасці, сельскага гаспадарка, культуры, мастацтва, народная творчасць і дзяржаўна-арганізацыйнай Савецкай Беларусі.

Дасягненні і поспехі беларускага народа з усёй выразнасцю наглядна прадэманстраваны на выставі «БССР за 20 год», і зусім зразумела чаму выстаўка карысталася заслужанай залівай пашуларнасцю сярод працоўных. За паўтара месяца работы выстаўку наведала звыш 185 тысяч чалавек. Кожны таварыш уласным вачыма бачыў дакументы і факты, якія характарызавалі пройзены шлях барацьбы і будаўніцтва пад кіраўніцтвам большавіцкай партыі за светлае, радаснае і шчаслі-

вае жыццё, якое сёння развіваецца ў нас пад зоркімі праменнямі сталінскага сонца.

У 1913 годзе валавал прадукцыя ўсёй прамысловасці на тэрыторыі сучаснай БССР складала 99,9 мільёна рублёў, а ў 1937 годзе яна складала 2200 мільёнаў руб. — рост у 22 разы!

Адна толькі Магілёўская фабрыка штучнага залеза вырабляе за год столькіж, колькі ўся прамысловасць дарэвалюцыйнай Беларусі, разам узятая. Да рэвалюцыі не было і ў паміне машынабудавальнічай прамысловасці. За год савецкай улады яна створана. Прамысловасць Савецкай Беларусі асвоіла 33 тысяч станкоў і зараз выпускаяе 4815 штук станкоў штогодна.

За год гераічных сталінскіх пачынаючы ў БССР створаны зусім новыя галіны прамысловасці, пабудаваны будынныя фабрыкі і заводы, каласальна выраста энергетычная база. Разам з ростам прамысловасці выраб і рабочы клас. У 1918 годзе ў Беларусі было 13 тысяч рабочых, а зараз на нашых прадпрыемствах і МТС—рабочых налічваецца звыш 200 тысяч.

Незававалянай стала і сацыялістычная сельская гаспадарка Беларусі. Асабліва вядучы нашы поспехі і дасягненні тут, пры параўнанні з становішчам сельскай гаспадаркі ў дарэвалюцыйнай Беларусі.

Сялянства Беларусі вжам знаходзілася

пад жахлівым гнётам буйных капіталістаў, феодалаў і зямельных магнатаў. У іх руках знаходзіўся асноўны фонд зямлі. 550 тысяч дробных селянскіх двароў мелі зямлі ўсяго 5,698 тыс. гектараў, а шчыльнае кучка градоў, памешчыкаў і ішп. у колькасці 1500 уладальнікаў— мелі зямлі 10,493 тыс. гектараў, у тым ліку 1,467 памешчыкаў уладалі 6,141 тыс. гектараў зямлі.

Прымітыўнай была тэхнічная база. Драўляная саха, барапа і драўляны плуг былі асноўнымі прыладамі апрацоўкі зямлі.

Новая сацыялістычная вёска—гэта вёска з клубамі і школам, яслямі і больніцамі, з трактарамі і камбайнамі.

Цяпер у БССР вель 200 МТС з агульнай лікам 7558 трактароў. Змест пунных, сільных песень ядольнае цыпер беларускае калгаснае вёска новае песні—вясёлыя, жыццерадасныя, у якіх славіць і дзякуе свайго бацьку і ад-

дзін, правальна народна любімага і роднага таварыша Сталіна за культурнае і вазможнае жыццё.

Залезныя ворагі народа ўсім агітандым сродкам імкнуліся паларваць растучую магчымасць калгаснай вёскі, стараліся знішчыць калгасную скаіну, урадзайнасць сацыялістычных паўёў.

Каварныя замыслы ворагаў народа і на гэты раз аказаліся бітymi. Добрая наркмунаўтвельцаў пад кіраўніцтвам сталінскага наркома тав. Н. І. Ежова выкрылі і разарвалі банду фашысцкіх вырэдкаў.

ЦК ВКП(б) і саюзны ўрад паставілі аб аказанні дапамогі калгаснаму сялянству Беларусі і аб ліквідацы шпідытаў у справе калгаснага будаўніцтва аказалі вядучайшую дапамогу калгаснікам і алаасобікам Беларусі. Гэтую гіганцкую сталінскую дапамогу беларускі народ ніколі не забудзе і заўсёды зыражае і будзе выражаць сваю вялікую палезу, любоў і ад-

данасць роднаму Сталіну за яго сістэматычныя бачыўшымі клопаты аб беларускім народе.

Мы рады і ганарымся, што наш дэпутат у Вярхоўны Совет Саюза ССР любімы жалезны нарком абароны К. Е. Варашылаў наведаў і знаёміўся з нашай выстаўкай. Кожная заўвага і ўказанне тав. К. Е. Варашылава, зробленае ім на зыстаўцы, з'яўляецца для нас прамым указаннем у далейшай барацьбе за новыя поспехі і перамогі.

Выстаўка «БССР за 20 год» паказала і вырашчаныя людзей, якія даюць узор высокай прадукцыйнасці працы, паказала іх пільнасці, іх перамогі ў справе авалодання складанай тэхнікай.

Перадавікі сацыялістычнай прамысловасці рабочыя-стаханавы азнаменавалі выбары ў Вярхоўны Совет СССР новымі, якімі пераможам, новым уздымам прадукцыйнасці працы. У дні сталінскай залезы многія прадпрыемствы БССР як і ўсяго СССР, дабіліся выдатных поспехаў, многія рабочыя-стаханавы дасягнулі вялікіх рекордаў у сваёй рабоце.

Выдатныя рекорды стаханавцаў з'яўляюцца пераконаўчымі доказам неабмежаваных магчымасцей уздыму прадукцыйнасці працы і велізарнага рэзерва нашай сацыялістычнай прамысловасці. Поўнаасцю выкарыстаць гэтыя магчымасці, мабілізавать рэзервы, узначалісь растучую вытворчую актыўнасць нас—вось баявая задача гаспадарчых і тэхнічных кіраўнікоў усіх работнікаў сацыялістычнай прамысловасці.

Зварот стаханавцаў фабрык і заводаў Масквы і Маскоўскай вобласці прасіві ў студзень 1938 года сталінскі месячкік стаханавскіх рекордаў, зрабіць першы год сталінскай пільноці годам новага магучага ўздыму сацыялістычнага спаборніцтва

і стаханавскага руху, годам найвышэйшых паказчыкаў прадукцыйнасці працы—горача спатканы ўсім стаханавцамі нашай вялікай сацыялістычнай радзімы.

Рабочыя-стаханавы сталіні БССР і адказ на зварот маскоўскіх стаханавцаў прынялі зварот да ўсіх стаханавцаў, рабочых, гаспадарнікаў і інжынераў, тэхнікаў і служачых прамысловасці і транспарта БССР, заклікаючы гарача, па-больше вітку завяршыць слаўную другую сталінскую пільночку і ўзрвна нарыхтаваны да выканання плана 1938 года, першага года траітай сталінскай пільноці, заманаваць і разгарнуць надалей стаханавскіх рекорды, перанесці гэтыя стаханавскія рекорды ў брыгады, цэхі і прадпрыемствы ў палым.

Нашы гаспадарнікі, нашы інжынерны тэхнічныя работнікі павінны пасправадуна мы ўзачаіць стаханавскі рух, узачаіць ільці ініцыятыву стаханавцаў. Трэба, каб ніякіх перадач заманаваў рекорды сталінскай залезы і да таго, каб прыяцілі ад зоркаў даў асобных стаханавцаў да стаханавскіх брыгад, цэхіў і заводаў, трэба пастойна без штурмаўшчыны, рыўкоў і перабоў, ністонама распаўсюджаць і ўкараніць волю перадавікоў, ствараць умовы ўсім рабочым для высокай прадукцыйнасці працы.

Барацьба за новыя высокія ўзоры сацыялістычнай працы павінна праходзіць пад залым наўхільнага паважаннем і асацыялістычнай прадукцыі. Наркмунаўтвельцаў, гаспадарчыя арганізацыі павінны аператыўна, па-большавіцку дапамагаць рабочым-стаханавцам, павінны ствараць выключна ўсе умовы для далейшага ўздыму стаханавскага руху, каб 1938 год зрабіў годам новых выдатных поспехаў сацыялістычнай прамысловасці Савецкай Беларусі.

ПАСЛЯ ўЗЯЦЦЯ ТЭРУЭЛЯ

Вялікая ўрачыстасць іспанскага народа

БАРСЕЛОНА, 22 снежня. (БЕЛТА). Урачыстасць іспанскага народа з поваду ўзяцця Тэруэля не падлягла анімаванню. З усіх гарадоў прыходзяць весткі аб радасці насельніцтва. У самым Тэруэлі насельніцтва разам з салдатамі перабуліла вуліцы. Бяспечна раздаліся прывітанні ў гонар рэспублікі і народнай арміі.

Увечерні Тэруэля, перамога з праваўладных прайграў, адважаната рэспубліканскай арміі, мае велізарнае значэнне. Горад быў ператворан фашыстамі ў перша-класную крэпасць і не дазваляў на гэты момант увайсці ў яго. Аперация была блізка падрыхтавана і не падрыхтаваўся з'явілася зусім нечаканай як для іспанцаў, так і для яго агентуры — трапцёў і шпіёнаў з ПОУМ.

Генерал Міха з поваду ўзяцця Тэруэля заявіў наступнае:

«Узяцце Тэруэля мае выключнае міжнароднае значэнне. Яно абдылоў ў той момант, калі фашысты абвясцілі аб вялікім наступленні на гэтым-жа самым фронце. Яно пказава магучасць народнай арміі, якая адольва супраціўляцца ўсім замежным арміям, захіліўшы нашу ямлю. Няма чаго і гаварыць, якое значэнне мае гэтая перамога для самой Іспаніі. Салдаты народнай арміі здылі пункт вялікай стратэгічнай важнасці. Іспанская рэспубліка нанесла італьянскай арміі лічы адно паражэнне».

БАРСЕЛОНА, 22 снежня. (БЕЛТА). У сувязі з падзеннем Тэруэля кампартыя Іспаніі звярнулася да арміі і ўрада з паклічч прывітаннем, у якім гаворыцца:

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ (АРАГОНСКІ) ФРОНТ

Згодна паведамленню іспанскага міністэрства абароны, аўбуліванаму вечарам 22 снежня, рэспубліканскай войскаў у Тэруэлі прадаўжаюць аперацию па ачышчэнні горада ад войск мадэіжнікаў. У некалькіх будынках усё яшчэ ёсць неагортныя групы мадэіжнікаў. У розных пунктах прадысцэў і цэнтры горада разваляюцца рэспубліканскія сілы. Маральнае становішча рэспубліканскіх войскаў вельмі добрае. Вайсковыя часці, не глядзячы на вялікую стомленасць у рэзультат 8-дзённага наступлення, адмаўляюцца ад замены іх свежымі частамі, асталося на сваім пасту. Рэспубліканскія самалёты бомбардыравалі войскі мадэіжнікаў, кінулі некаторыя час таму назад на дапамогу гарнізону мадэіжнікаў у Тэруэлі. Мадэіжнікі прадпрымаюць спробу атакаваць рэспубліканскія пазіцыі ў Шко дэ Сэра, але былі адзігнуты.

Сярод развалін горада знойдзена каля 4 тысячі раненых, гадоўным чынам салдат мадэіжнікаў.

«Кастатуючы, што мы цяпер маем армію, адольную на падвігі, падобныя заваяванню Тэруэля, разумеючы таксама адказнасць, якую мы ўсе, што б'ёмся за адну і тую-ж нацыянальную і культурную справу, узялі на сябе — пойдзем наперад з шчырай верай і моцным духам! Насцягнуць поспех з'яўлення найлепшым стымулам да таго, каб умацаваць наша адзінства і зрабіць яго адраўнялым пунктам для дасягнення, якія, як і сённяшняе, напэўна ўрачыстасцю увесць іспанскі народ».

З вышаванымі да рэспубліканскай арміі і ўрада з поваду ўзяцця Тэруэля звярнулася таксама аб'явітая сацыялістычна-на партыя Каталоніі, каталонскі ўсеагульны рабочы саюз і рад шых арганізацый.

БАРСЕЛОНА, 22 снежня. (БЕЛТА). Камандуючаму тэруэльскім участкам усходняга фронту палкоўніку Сараба з блізкачае выкананне тэруэльскай аперации надзена званне генерала.

ПАРЫЖ, 23 снежня. (БЕЛТА). Міжнародны камітэт дапамогі рэспубліканскай Іспаніі адраўняў главе іспанскага ўрада Негрыну наступную тэлеграму:

«Міжнародны камітэт шце Вам свае гаварчы прывітанні па поваду ўзяцця Тэруэля. Мы ніколі не сумняваліся ў выхадзячай перамозе іспанскай народнай арміі, і сёння ў факце ўзяцця Тэруэля знаходзім аснае пацверджанне нашых гаварчых надзей».

Тэлеграма падпісана прафесарам: Віктарам Баш і Полем Ланжэвен.

Пры ўступленні рэспубліканскіх войскаў у Тэруэлі насельніцтва горада вышла на вуліцы, радасна сустракаючы рэспубліканскія часты. Па паведамленню агенства Эспань, раіцою 22 снежня два гідроплані міжшпікаў італьянскай вытворчасці зрабілі палёт на ваколцы Тэруэля. Гідроплані скінулі некалькі бомб, забіўшы трох і параніўшы 9 чалавек. Рэспубліканская зенітная артылерыя прымуціла фашыстскія самалёты скрыцца ў напрамку мора.

НАЛЕТЫ РЭСПУБЛІКАНСКІХ САМАЛЁТАУ НА СЕВІЛЬЮ І КАДЫКС

ЛОНДАН, 22 снежня. (БЕЛТА). Ян паведамае гібратарскі карэспандэнт агенства Ройтэр, чатыры рэспубліканскія самалёты зрабілі сёння налеты на Севілью і Кадыкс і падверзілі ваенныя аб'екты абодвух гарадоў эфектыўнай бомбардыроўцы. У Кадыксе самалёты затапілі парох, які разбураў ваенныя матэрыялы.

ВЛЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У ЦЭНТРАЛЬНЫМ КІТАІ

ХАНЬКОУ, 22 снежня. (БЕЛТА). На цэнтральным фронце баі прадаўжаюцца ў раёне Ханькоу. 22 снежня баі ішлі недалёка ад Ціньшань (на поўдзень ад Ханькоу). Кітайскія войскі пасля бою вышлі з Ціньшань. У бою забіта каля 300 японскіх салдат. Кітайскімі войскамі дапамагалі партызаны. Кітайскія пазіцыі ў сярэдзі знаходзяцца ў Таіш. У ноч на 21 снежня кітайскія войскі ўзялі Сіцзянэ. Японцы страцілі два танкі.

ХАНЬКОУ, 23 снежня. (БЕЛТА). Па паведамленню «Чайна прэс», 22 снежня японцы занялі курорт Мозьшань, што ля 50 км на паўночны ўсход ад Ханькоу. Газета ўказвае, што кітайскія войскі стварылі вакол Ханькоу выключна моцныя абарончыя пазіцыі. Каля 100 тысяч кітайскіх салдат размешчана ў раёнах на граніцы правінцы Чжаэлян і Аньхуэй.

ХАНЬКОУ, 22 снежня. (БЕЛТА). Кітайскі атрад паліў на японскі абаз у мястэчку Шыцзэу — на аўтародзе Лішуй-Уху. Забіта 30 японскіх салдат. Начальнік абаза і каля 20 салдат узяты ў палон. Захавана шмат вінтовак і патронаў.

У ПАУНОЧНЫМ КІТАІ

ХАНЬКОУ, 22 снежня. (БЕЛТА). 3 Ціньсян (правінцыя Шаньдун) паведамаюць, што кітайскія партызаны на граніцы Паўднёвага Хебэй і Заходняга Шаньдун за апошнія дні ўзяты пунты: Таньшуй (на поўнач ад Тан-І), Шіюэй-Сян (на поўнач ад Гуаньсян), Шіньцзя (на поўнач ад Наньжэнь) і Луньцзюнь — на паўднёвым беразе ракі Вейхе. У часе чатырохдзённага бою ля Таньшуй забіта 17 японскіх салдат і захавана 11 вінтовак.

АРЫШТ ДЗЕЯЧОЎ ПРОЛЕТАРСКАГА РУХУ У ЯПОНІІ

ТОКІО, 23 снежня. (БЕЛТА). Домей Цусіма паведамае, што паліцэйскімі ўладамі 15 снежня па усёй Японіі арыштаваны 372 дзеячы пролетарскага руху (з іх 108 чалавек у Токіо) па абвінавачанні ў парушэнні «закона аб падтрыманні грамадскага парадку і супакою», а таксама «за збегнасць, накіраваную на ажыццяўленне тых-жа мэт, якія праследуе Комінтэрн».

У сувязі з гэтымі арыштамі міністр унутраных спраў алімпал Сэунгю заявіў, што, у той час, як «Японія ажыццяўляе крыжовы поход супроць Кітая, урад не можа зарпусціць хоп-бы мадэіжну «пазіцыю, накіраваную супроць ваеннай Японіі ў Кітаі, або якая-небудзь выражэння сідучавання камуністычнаму руху».

НАСЕЛЬНІЦТВО ГЕРМАНІІ

маста, сала, шмату, свініны, маргарыну, яек, таустых сярцоў, залічан таксама пішнічны хлеб. На працягу студзеня прырулар Дарэ прадпісавае насельніцтву, як і дагэтуль, харчаванца, гадоўным чынам, бульбай, малочным парашком, зятым мадаком, сеядзямі, бруквай, аўсянкай і т. п.

ПАМЁР ФРАНКА КЕЛАГ

НЬЮ-ЁРК, 21 снежня. (БЕЛТА). У Сан-Поль (штат Мінесота) памёр Франк Келэг ва ўзросце 81 года.

Франк Бэлінг Келэг (нарэдзіўся ў 1856 годзе) вядомы амерыканскі дзяржаўны дзеяч, юрпат, вуснуўшы як кансултант буйнейшых чыгуначных і гораднудных кампаній. З 1917 па 1923 год — член сената ЗША. З 1925 па 1929 год Келэг быў дзяржаўным сакратаром (міністар замежных спраў) ЗША

ва ўрадзе прэзідэнта Кудіджа. Келэг з'яўляўся прайнікам палітыкі ізаляцыянізма і абаранчэй дэю актыўнага ўтзелу ЗША у сўрапейскіх справах. Келэг разам з Брыянам быў ініцыятарам пакта аб адмаўленні ад вайны, як аброі нацыяналістычнай палітыкі, атрыманага пазву пакта Келэга — Брыяна, падпісанага ў Парыжы ў жніўні 1928 года. У 1929 годзе Келэгу была прысуджана Нобелеўская прэмія міру. З 1930 па 1936 год Келэг быў членам Гаагскай пастааннай палаты міжнароднага суда.



Захват белогвардейскім танкаў пад Нахоўкай. Карціна мастака Владзімірава. (СФ)

ТАК ЗМАГАЛІСЯ АРСЕНАЛЬЦЫ

На рагу вуліц Студзёнскага паўстання і вуліцы Шчорса стаіць скромны помнік: невялікая гармата, якая дала першы стрэл на юнкерскай свадзцы ў часе кастрычніцкіх бэў у Кіеве.

29 кастрычніка 1917 года над арсеналам нізка прайшоў авралан. Ён зрабіў тры кругі, лёгчы закідаюча махаў чырвоным сцягам. Рабочыя ведалі, што гэта ўмоўны знак да ўзброенага паўстання супроць Часовага ўрада Керэньскага і К».

Прыслушана шумуў Кіёў. Была моўра пад вясель, залатын вепер гуляў па лёдзёныя хмары, у Марыноўскім парку сужна пачалася старыя дрывы. Іраняжна зароў заводскі гудох. З розных вуліц і завулкаў ішлі арсенальскія рабочыя. Увесь Пячэрскі раён горада быў абкружан юнкерамі. Яны перава прахаджваліся групамі ля арсенальскай сімні і на вуліцах, што акружалі арсенальскі завод. У арсенале ішла ўмоўняная парыхтоўка да ўзброенага паўстання. Будаваў барыкады, расстаўлялі кулямёты, ішла рачаца баявой аброі.

На заводзе ўжо сабралася большасць рабочых. Усе жыва абмяроўвалі заклік рэўкома.

У сьвям асеннім паветры пратрымеў першы гарматын стрэл. Стралілі юнкеры. Ім адказвалі арсенальскі. Потым пачалася сапраўдная канавана. Юнкеры ўжо непама абстрэльвалі паўстаўшых рабочых. Жыхары Пячэрскага раёна хавалясь у павалах дамоў.

Пасля працяглай артылерыйскай дуэлі штаб кіеўскай контррэвалюцыйнай парашы, што-б там ні было, зламаў супраціўленне арсенальцаў. Для аталі былі адараны лепшыя часці: дабовольцы — студэнты, чхакаславы, афіцэрская сотня, абароны юнкерскія атрады. Наступленне пачалося адразу з двух бакоў — з Маскоўскай і Нікольскай вуліц, дзе змшчалася юнкерская школа. Групамі і рассяпаўшыся лангумом, падтрымліваемы агнём сваёй артылерыі, «абароны Часовага ўрада» наступалі на гераічных арсенальцаў.

Нашы рабочыя не прышлі ў зямшаньне; яны спайнона, без мітусні расстраўлялі амаль ва ўпор ворагаў рэвалюцыйні. Многа іх палегла талы на маставых і трагуарых выкол арсенала.

Наступленне было адбіта. У беспарадку адступалі юнкеры да Марынскага парку. Настрой арсенальцаў яшчэ больш

уваўся. Раздаваліся воклічы: «За ўладу Советам, ура!»

Мужнасць і храбрасць арсенальцаў, баявая дысцыпліна вырвалі поспех барацьбы. Аліва за другім аданіліся юнкеры, гімназісты і студэнты ў палон арсенальцаў. Чхакаславы, убаўчышы непераможную сілу рабочых, абвясцілі нейтралітэ.

Перамога была адабыта дарагой цаной. Многа рабочых загінела смерцю траўных. Цэнтральная рада, узначальваемая з'яўляючымі украінскага народа, банало арсенальцаў, як агню. Украінскія контррэвалюцыйны рыхтавала нам удар у спіну. Пятроў імянуўся абзоборнік рабочых. Мы былі на вярце. Большымі гаварылі: «Ні ў якім разе не зламаў аброю. Быць кожнаму хвіліну гатовымі да новых баяў».

Помню, пад'язджаюць да арсенальскай брамы некалькі браненкоў. З аднаго з іх вышлў пепеларыйскі афіцэр. Ён пабліўся да брамы арсенала, якую ахоўвалі ўзброеныя рабочыя, і крыкнуў:

— Алічый браму!

— Я паглядзеў скрозь ваканца ў браме і сшытаў:

— Хто талы, у чым справа?

— А ты хто? — крычыў афіцэр на мяне і глядзёць зачыма раз'юшанага авера.

Адказаў:

— Я начальнік атрада арсенальскай Чырвонай гвардыі.

— А ты аднаій браму, мы прыхалі змшяць каравул.

Пепеларыйца, убаўчышы, што брама можа ахоўвацца ўзброенымі рабочымі, кінуўся на бронемашынах у Арсенальскі завулак, каб атулць пранікнуць праз плот на завод.

Мы араўмаці готы кітры манёўр ворага, адразу паказалі тазарныя вагоны і схаваліся пад іх прыкрыццё, чхаючы зручнага моманту, каб у вышлук неабходнасці агрыць агонь. Некалькі пепеларыйцаў перагелі праз плот і палалі прама на штыкі арсенальцаў. Іх трупы мы зкінулі назад праз плот. З браненкоў ажырылі кулямётны агонь. Мы адказалі тым-жа.

З усіх канцоў да нас на падмогу беглі ўзброеныя рабочыя. Убаўчышы няўладу, пепеларыйскія браненкі поўным ходам накіраваліся назад у горад.

Ноч прайшла ў напружаным чаканні. На світанні з Александрэўскай вуліцы паказалася гайдамацкая сотня. За ёй ішлі

стралкі і ехалі браненкі. Акружыўшы арсенал, пепеларыйская эскалр пачала вялікае наступленне на ўзброеных рабочых. Стрэмныя, галюныя, разветыя, стойкія абараняліся арсенальцы ад нападў нацыяналістычнай украінскай контррэвалюцыйнай.

Варацьба была пароўнай. У нас, апрача ўсёго, ужо доўга не было ні вады, ні хлеба.

Нас забралі ў палон. Але гэта дарага каштавала пепеларыйцаў. Усе вуліцы «Пячэрскага раёна былі ўсеяны іх трушамі.

Усё бліжэй і бліжэй мы чулі гулы разрываўшых снарацоў. Мы ведалі, што гэта наступалі чырвоныя часці з Харкава. Але ці паспеюць яны вызваліць нас?

Нашлівы выпалак. Дэсёці блізка ўваў снарад. Молны вобух. Ілчынн асфэты з вонькаў. Сярод гайдамакаў узнікла пшыка. Яны кінулі нас і падаліся, хто куды.

Са слязімі радасці апамалі мы перадавыя атрады ўзброенага рускага пролетарыята, якія ішлі на дапамогу саам украінскім братам, каб вызваліць Кіёў ад жоўтаўладкай контррэвалюцыйнай.

Калі 700 арсенальцаў загінела ў барацьбе за ўладу Советам, Яны былі пахаваны ў брашай магіле ў Марыноўскім парку. Памыць аб іх вечно жыць у сэрцах працоўных.

«Прымяна і радасна ведаць, што праўду, багата праціла нашымі людзьмі, не праішла дарма, што яна дала свае рэзультаты». (Сталін).

За 20 год існавання советскай ўлады рэзка змянілася жыццё ў Украіне. Соцыялізм перамог канчаткова і бевасараўна. Усе Советская Украіна пакрылася сотнямі новых фабрык і заводаў. Выраслі новыя людзі — стаханавцы, якія тэарыя пуні на вытворчасці.

Пышным цветом расцвітае наша пудоўнае советскае моладзь. Для яе лабуаўныя інстытуты, паланы культуры, тамы адлічаныя, басейны, стадыёны, клубы.

Горада любіць украінскі народ сваю палітыку, сваю партыю большыкоў, вялікага прывадыра пародаў, мудрага, рогнага Сталіна. Украінскі народ — гарацька советскай патрыяты — у кожную хвіліну, па закліку партыі, па закліку вялікага Сталіна, гатоў выступіць на барацьбу з ворагам і знішчыць яго па той тэрыторыі, адкуль ён адважыцца на нас паласці.

С. О. СТРУЦІНСКІ,

член ЦВК УССР, былы рабочы завода Арсенал, уздзельнік узброенага паўстання арсенальцаў.

ЗАМЕЖНЫ ГАНДАЛЬ СССР

ЗА СТУДЗЕНЬ-ЛІСТАПАД 1937 ГОДА

Агульны абарот замежнага гандля СССР за студзень-лістапад 1937 года, па даных Галоўнага мытнага ўпраўлення склаў 2.813,1 млн. руб., супроць 2.456,1 млн. руб. за той-жа перыяд 1936 года, што дае павелічэнне на 357 млн. руб. у параўнанні з 1936 годам.

З агульнай сумы абароту за 11 месцаў 1937 года 2.813,1 млн. руб. на імпарт прынямае 1.586,2 млн. руб., на імпарт — 1.226,9 млн. руб., уключаючы пастаўкі ў кошт крэдытных згод і шалажкоў па КУЧ.

За студзень-лістапад 1937 года, у параўнанні з тым-жа перыядам 1936 года, прыватнасці, пазычаных аснарат дэма, тэрылаў на 78 млн. руб., бавоўны — на 49,1 млн. руб., руды марганцавай — на 26,1 млн. руб., тямні бавунаўных — на 11,6 млн. руб., аўтаўраўспарту — на 9,7 млн. руб., машын і заводага абсталявання на 8,9 млн. руб., утніцеляў — на 5,8 млн. руб., вырабаў з чорных металаў вытворчага прызначэння — на 4,8 млн. руб. і электрамашын і прылад да іх — на 1,4 млн. руб.

За той-жа перыяд зменшыўся імпарт машын на 107,9 млн. руб., чорных металаў — на 15,4 млн. руб., сунатаў — на 11,2 млн. руб., электрамашын і прылад да іх — на 10,1 млн. руб., прадметаў даўнашай механікі — на 8,3 млн. руб., хімікаў і тэў — на 6,3 млн. руб., зброяў з чорных металаў вытворчага прызначэння — на 2,4 млн. руб.

У агульным экспарте СССР за студзень-лістапад 1937 года сельгаспазналарыйскія тавары складалі 31,1 проц., прамысловыя тавары — 68,9 проц.; з агульнага імпарту СССР 91,1 проц. складалі тавары вытворчага прызначэння і 8,9 проц. — тавары спажывацкага прызначэння.

ЗАКАЗ БЕЛАРУСНАІ ДЗЯРЖАВНАЙ ФІЛАРМОНІ

Лесазавод імя Молатава (Барысаў) аа воў і выпусціў 25 камплектаў народнай інструментаў — цымбал. Зараз завод атрымаў заказ ад Беларускай дзяржаўнай філармоні на выпуск 60 цымбал.

С П Р А В А

СПРАВА КОНТРРЭВОЛЮЦЫЙНА-ШКОДНІЦКАЙ ГРУПЫ У ЧАВУСКІМ РАЁНЕ

Учора ў Чавусах, у памышканні кіно тэатра вызвал спецыяльная калегія Вароўнага суда БССР у складзе тав. Віко на (старшыня), членаў суда тт. Федарон чыка і Зубонка ў адкрытым судовым контррэвалюцыйна-шкодніцкай групы Чавускім раёне.

Дзяржаўнае абвінавачванне падтрымлівае старшы памочнік пракурора рэспублікі тав. Шытко. Абараняюць падаўшы члены калегіі абаронцаў тт. Баркоў Калінінкі.

На лаве падоўжчых—14 чалавек: былі —першы савратар РК КП(б) А. П. Геўрэ сеў, другі савратар С. І. Фельман, старшыня РКВ Д. Ф. Гурны, намеснік старшыні РКВ В. Л. Маскалёў, старшы вей лабураўшчык Н. Н. Бубель, кантралёр сартыроўшчык адваляння Заголель М. Д. Лтвін, старшыня Халмоўскага сельсаве т. Ф. Ваўчук, загалік райза Д. В. Гаў рышкаў, заг. райфа І. В. Букоўскі, заг. адваляння Заголель В. А. Окуеніч і ішн.

Пасля аглашэння абвінавачвання за клочання судовай калегія прыступіла а допыту падоўжчых.

Зада, дае абдывацца працёс, пералоў нона рабочымі, валгаснікам і аднасобкам.

Намеснік адказнага рэдактара І. М. ОФЕНГЕЙМ.

ПРАЦЭС 15-ці ў ПОЛЬШЧЫ

ВАРШАВА, 23 снежня. (БЕЛТА). У Перамышлі (Львоўскае ваяводства) пачаўся чарговы працэс 15 уздзельнікаў жыўненскай сялянскай збастовкі ў Польшчы.

У абвінаваччым чале прыводзіцца рад падробнасцей, што актыўны сялянскі хваляваннеў, у прыватнасці, прызнаешца, што сялянская збастовка мела іманэстраўтыўна-палітычны характар і што яе мэта было прымусіць урад зааволіць высунуты сялянскай партыяй «Стропніцтва людое» патрабаванні аб змене выдбарчата закона і існуючай канстытуцыі, аб змене замежнай палітыкі Польшчы, а таксама абвясненні амністыі для сялянскіх, апазіцыйных уразд, дзеячоў, якія ўзялі ад праследвання ўлад за грашны.

„НОВАГОДНІ ПАДАРУНАК“

БЕРЛІН, 22 снежня. (БЕЛТА). У якасці «новагодняга падарунка» германскаму насельніцтву, міністр харчавання і сельскай гаспадаркі Дарэ разаслаў піркулар, які ўстанавіла «парадак» харчавання па студзень 1938 года. У адрозненне ад апошніх месцаў 1937 года, у пералік прадуктаў, спажыванне якіх павінна быць абмежавана, апрача

НАСЕЛЬНІЦТВО ГЕРМАНІІ

маста, сала, шмату, свініны, маргарыну, яек, таустых сярцоў, залічан таксама пішнічны хлеб. На працягу студзеня прырулар Дарэ прадпісавае насельніцтву, як і дагэтуль, харчаванца, гадоўным чынам, бульбай, малочным парашком, зятым мадаком, сеядзямі, бруквай, аўсянкай і т. п.

Белдзярж-драмтэатр
24 снежня
Аб'ём № 77
ВОЧНАЯ СТАУКА
Гукавы кіноаэтар «Чырвоныя вока»
КАРО
Гукавы кіноаэтар «Пролетарыя»
ЛЕНІН У КАСТРЫЧНІКУ
Дзіцячы гукавы кіноаэтар
„УЩЕЛЬЕ АЛАМАСОВ“
Гукавы кіноаэтар «Інтэрнацыянал»
Аненкаўшчына
Гукавы кіноаэтар «Спартак»
ПЕТР ПЕРЦЫ

25 снежня 1937
У Г. ВАРШАВЬЛАУГРАДЗЕ (ДАМЕЦКАЯ ВОВАДЕЦЬ)
АББУДЗЕЦА
п'яты тыраж
ВЫЙГЫШАУ
ПА ПАЗЫШЫ ДРУГОЙ ПЯЦГОДКІ
(ВЫПУСК КАШТАВТАГА ГОДА)
У ТЫРАЖЫ БУДЭ РАЗЫГРЫШАУ ГРАНА І МІЛ 60 тысяч Выйгрышаў на суму 173 мільёны 920 тыс. рублёў
Ад 25 снежня у галоўнай рол